



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр Лукашэнка прапанаваў правесці юбілейныя «Дажынкi» ў Маладзечне па-новаму

Аб падрыхтоўцы да рэспубліканскага фестывалю-кірмашу «Працаўнікоў вёскі «Дажынкi», які ў гэтым годзе будзе прымаць Маладзечна, ішла размова 11 сакавіка на сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі са старшынёй Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Барысам Батурам, паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Паколькі свята будзе юбілейным і пройдзе ў краіне ўжо 15-ы раз, Аляксандр Лукашэнка прапанаваў падумаць над новым сцэнарыем яго правядзення, каб сёлетнія «Дажынкi» сталі найбольш яркімі, змястоўнымі і значымі.

Кіраўніку дзяржавы было далажана аб выніках развіцця Мінскай вобласці за студзень-люты 2011 года. Як адзначыў Барыс Батура, рэгіён практычна па ўсіх параметрах спраўляецца з даведзенымі заданнямі. Аднак застаюцца яшчэ пытанні, на якія неабходна звярнуць увагу. Гэта датычыцца якасных паказчыкаў развіцця вобласці, аб'ёму рэалізаванай прадукцыі і атрыманай за яе выручкі. Прэзідэнт зноў укажаў на тое, што самым галоўным вынікам, асабліва ў жывёлагадоўлі, павінна стаць атрыманне найбольшай выручкі. Барыс Батура запэўніў, што на гэта, як і раней, будзе звернута самая сур'ёзная ўвага.

Прэзідэнту было таксама далажана аб развіцці і выкарыстанні земляў Мінскага раёна, у прыватнасці земляў сельгаспрызначэння. Аляксандр Лукашэнка неаднаразова звяртаў увагу мінскіх улад на недапушчальнасць адвядзення ворных земляў пад будаўніцтва розных аб'ектаў. Барыс Батура лічыць, што выпрацаваная сумесна з кіраўніцтвам сталіцы сістэма дасць магчымасць не дапусціць такіх выпадкаў пры выкарыстанні ворных земляў у Мінску і Мінскаму раёне.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 12.03.2011 г. (да 6 гн разлікаў)

Table with exchange rates for USD, EUR, BYR, and RUB.

Курсы замежных валют для беларускіх грамадзян

Table with exchange rates for USD, EUR, BYR, and RUB for citizens.



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА.

«Зіма яшчэ не скончылася!»

СТАЎКА РЭФІНАНСАВАННЯ ПАВЫСІЦА НА 1,5 ПРАЦЭНТА. Такім чынам, з 16 сакавіка яна будзе складаць 12 працэнтаў гадавых. Адназначнае рашэнне, паведаміў карэспандэнту нашай газеты намеснік начальніка Упраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі Міхаіл Журавіч, прынятае праўленнем галоўнага банка краіны ў мэтах адэкватнага рэагавання на павышэнне узроўню інфляцыі, што назралася на пачатку года. У Наўбанку ўдакладнілі, што індэкс спажывецкіх цэн у лютым склаў 102,7 працэнта: галоўным чынам, адзначаюць спецыялісты, гэта звязана з ростам тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі з-за павелічэння цэны куплі прыроднага газу, што імпартаваўся з Расіі, і ўздыжэннем павелічэння сусветных цен на энерганосібіты і прадукты харчавання.

Цяперашняе павышэнне стаўкі рэфінансавання ў галоўным банку тлумачаць неабходнасцю безумоўна-

«ПАЛОВУ ГРОШАЙ ВЯРНУЛІ. СЕНА ЗНАЙШОЎ У ПРЫВАТНІКА»

«Выпісаў у гаспадарцы сена, яго прывезлі нарэшца — дзве тоны за 400 тысяч рублёў. Паглядзеў, а там вялікая частка пагінуўша, абледзянела. За што, пытаецца, плаціў? Трэба або вылічыць з агульнай сумы кошт некандэцый, або давозіць нармальнае сена — колкі патрэбна. Скажаў пра тое старшынё гаспадаркі, той адмаўляецца ад такога кампрамісу. Хлопчы сена таго я чакаў дзесяць дзён. То яны, як патлумачылі, забыліся, то з трактарам нешта здарылася. А я ж трымаю не адну кароўку, дык кармы на той момант былі ўжо практычна на зыходзе. Тым больш за сена я адразу аплаціў усю суму цалкам. Абяцалі пусціць кармы праз вагі, але прывезлі рукоман проста так, без узважвання. Звяртаўся ў райвыканкам, сказаў, што разбіраюцца, можа, з іншай гаспадаркі сена прададуць. Але ж колкі ніяк чакаць?»

Такое пытанне паступіла на «гарачую лінію» газеты з Расонскага раёна. Мы аператыўна звязаліся з начальнікам Упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Сяргеем ЗІНКЕВІЧАМ. Той некалькі здзіўлена звярнуўся ў «Звязду», паколькі апошні сапраўды зваў яго зусім нядаўна і Сяргей Мікалаевіч паабяцаў разабрацца ў сітуацыі. «Але ж гэта немагчыма зрабіць вось прама зараз, імгненна, як таго хоча

чалавек. Ён жа звязваўся са мною літаральна гадзіну таму. Навошта адразу ў газету тэлефанаваць?». А калі ў заўяўніка сапраўды няшмат тых кармоў, яму ж жыццёў нечым трэба карміць, вось і хвалюецца?! Сылся на тым, што, па нашай ужо просьбе, начальнік Упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання аператыўна звязалася са старшынёй гаспадаркі, адкуль малакадзятку прывезлі тое няўдалае сена, з мэтай па магчымасці аператыўна вырашыць пытанне.

Праз нейкі час (выхадныя, потым не атрымалася дазваніцца ні да начальніка Упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама, ні да яваскоўца заўяўніка) даведалася, як усе вышлілася. «Чалавеку вернуць кармы. Больш да нас ён не звяртаўся», — паведаміў Сяргей Зінкевіч. Да самога малакадзятка мы змалі дазваніцца яраз у той момант, калі ён ехаў па сена для сваіх каровак. «Знашой яго за тры кіламетры ад сваёй вёскі — у прыватніка. А з гаспадаркі вярнулі палову грошай — 200 тысяч рублёў. Па праблеме, я ж за гэты дні, акрамя як да вас, патэлефанаваў яшчэ нават у Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Мама дзяцей, аператар машынага даення, і яе грамадзянскі муж, сплесар, былі на рабоце. Працуюць у адной гаспадарцы. Хлопчыкі былі дома адны, відэочона, гулялі з агнём. Калі дарослыя вярнуліся з працы, убачылі агню на задмыленне. Мужчына вынес братоў з пакоя, дзе яны хаваліся ад моцна падуўнай коўдур. Дарослыя патушылі агонь. Выклікалі «хуткую». Медыкі і канстатавалі смерць старэйшага, сям'ядовага брата, малодшы з атручваннем прадуктамі гарэньна быў шпіталізаваны ў Талачынскую цэнтральную раённую бальніцу. Сям'я характарызуецца станоўча, на ўлік яе праблемнага не знаходзіцца. На жаль, іх дом не быў абсталяваны аўтаномным пажарным апавішчальнікам.

Ігар ГРЫШЫН.

ГУСЕЙ ПАКУЛЬ НЯМА, АДНАК ПАЛЯЊНІЧЫ СЕЗОН СТАРТУЕ

Згодна з Правіламі вядзення палюўчых гаспадаркі і палявання, з гэтай суботы ў краіне адкрываецца сезон палявання на гусей. Доўжыцца ён будзе па другую нядзелю мая.

Паляваць дазваляецца ў светлы час сутак на птушку любога полу і ўзросту. Від здабычы — зброевы з падыходу, з засады, з падманьваннем, у тым ліку з падсаднымі гусямі, профіліямі, чучалам, па праблеме. Для пошуку і падачы здабытай дзічыны дазваляецца выкарыстанне палюўчых сабак: тэр'ераў, таксаў, вьжляў, апортараў, водных сабак.

Іншая справа, што гусі яшчэ да нас не прыляцелі і паляваць фактычна няма на каго. Аднак, як паведамлілі ў аддзеле палюўчых гаспадаркі і палобнага лесакарэстанія Міністэрства лясной гаспадаркі, уносіць нейкія карэктыўны ў сувязі з умовамі надвор'я не плануецца — сезон палявання афіцыйна стартуе сёння. Нам патлумачылі, што для падрыхтоўкі карктыў у тэрміны і апавішчэння ўсіх зацікаўленых бакоў спатрэбіцца мінімум тыдзень. А тым часам могуць прыляцець гусі... Абудзецца гэта пасля сходу снегавага покрыва і ўскрыцця вадаёмаў, калі ў птушкі з'явіцца кармавая база.

Сяргей РАСОЛЬКА.

«Прамае лініі» СУСТАЎ ПАТРАБУЕ ЗАМЕНЫ

Пра дыягностыку і лячэнне дэгенератыўна-дыстрафічных захворванняў буйных суставаў — артрозу, застарэлых пераломаў і вывіхаў, астапарозных пераломаў можна распытаць загодчыка кафедры траўматалогіі і артапеды Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі доктара медыцынскіх навук Алега Пятровіча КЕЗЛЮ 15 сакавіка, у аўтарак, з 15.00 да 16.00 па нумарам: 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21. Паліграфіяны пытанні можна пакідаць па нумарам: 8 (017) 287 18 29 і 287 18 36.



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА.

«ГАРАЧЫ» 287 17 41

«Прамае лініі» — гэта лінія, якая дазваляе атрымаць інфармацыю па пытаннях, якіх дапамагчы ў вырашэнні праблем. Для гэтага трэба звярнуцца па тэлефону 287 17 41.

Ігар ГРЫШЫН.

«ПАДЛЯІСЯ» НА ВР9 МІЛЬЯРДА

Такі даход за няпоўны год атрымаў група зямельнікаў, удзельнік якой «зарабіла» грошы на незаконных аперацыях. Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе Камітэта дзяржакантролю, крмінальнай справа ў адносінах да удзельнікаў арганізаванай групы заведзена ўпраўленнем Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК на Віцебскай вобласці. Падзаронцы, як высветлілася, са студзеня на лістапад мінулага года дзейнічалі ў Мінску ад імя і з выкарыстаннем рэжыістаў пяці падкантрольных камерцыйных структур, яны ажыццяўлялі незаконную падпрямальніцкую дзейнасць па абнаўлялічэнні грашовых сродкаў.

А вось дырэктар прыватнага прадпрыемства з Мінскага раёна падзараецца ў тым, што ўхіліўся ад плаці падатку і збору на 1,6 мільярд рублёў. Як мяркуюцца, гэты кіраўнік у 2006-2007 гадах змог «эканоміць» на тым, што заніжаў падатковую базу і ўносіў у падатковыя дэкларацыі звесткі аб несапраўдных звесткі, чым і нанёс дзяржаве ўрон у асабліва буйным памеры. У адносінах яго таксама заведзена крмінальная справа.

Ігар ГРЫШЫН.

АДЗІН З МАЛЫХ ПАМЁР, АТРУЦІЎШЫСЯ НА ПАЖАРЫ

Як расказала «Звяздзе» прэс-сакратар Віцебскага абласнога Упраўлення па надзвычайных сітуацыях Марына Фандо, пажар адбыўся ў вёсцы Серкавіцы Талачынскага раёна а дзясятай гадзіне вечара. Мама дзяцей, аператар машынага даення, і яе грамадзянскі муж, сплесар, былі на рабоце. Працуюць у адной гаспадарцы. Хлопчыкі былі дома адны, відэочона, гулялі з агнём. Калі дарослыя вярнуліся з працы, убачылі агню на задмыленне. Мужчына вынес братоў з пакоя, дзе яны хаваліся ад моцна падуўнай коўдур. Дарослыя патушылі агонь. Выклікалі «хуткую». Медыкі і канстатавалі смерць старэйшага, сям'ядовага брата, малодшы з атручваннем прадуктамі гарэньна быў шпіталізаваны ў Талачынскую цэнтральную раённую бальніцу. Сям'я характарызуецца станоўча, на ўлік яе праблемнага не знаходзіцца. На жаль, іх дом не быў абсталяваны аўтаномным пажарным апавішчальнікам.

Ігар ГРЫШЫН.

НЕ АБАГНАЎ

18-гадовае жыхар Баранавічаў пры абгоне выехаў на сустрэчную паласу на вул. Браскаў і яго «Сеат» сутыкнуўся з малакавозам, а затым яшчэ наляцелі і на грузавік «Фольксваген». Кіроўца «Сеата» загінуў на месцы, а трое пасажыраў легкавіка атрымалі траўмы.

Сымон СВІТНУОВІЧ.

ФОНД «ГРОДНООБЛИМУЩЕСТВО» ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже объектов республиканской собственности и права заключения договоров аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества

Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: г. Гродно, пер. Курчатова, и право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44010000002002590 площадью 5,2630 га сроком на 26 лет

Начальная цена предмета аукциона – 8 024 070 340 руб., сумма задатка – 802 400 000 руб.

Продавец недвижимого имущества: Республиканское унитарное производственное предприятие «Гроднохлебпром», контактные телефоны: (8 0152) 74 44 70, 74 03 22

Сведения об объектах недвижимости: Главный производственный корпус – общ. пл. 7000 кв. м, 1–4-этажный из сборного железобетона, фундамента из сборного железобетона, отдельные участки из цельного железобетона; колонны – железобетонные, плиты перекрытия – ПР, ПК; кровля – с применением утеплителя, полистирола покрытого стальной с армированием и двумя слоями мягкой кровли, шахты и колодцы под вентиляционные системы из сборного железобетона. Административно-бытовой корпус – примыкает к главному и вспомогательным корпусам, общ. пл. 1220 кв. м, фундамента из сборного и цельного железобетона; смонтировано около 40% каркаса АБК из сборного железобетона; колонны, ригеля, балки – железобетонные, плиты перекрытия – железобетонные. Вспомогательный корпус – примыкает к зданию АБК, 2-этажный, общ. пл. 2880 кв. м; выполнено монтаж нулевого цикла, фундамента из сборного и цельного железобетона; выполнены работы по монтажу солерастворителя на отметке 3,4 м; стены и полы из цельного железобетона, обтнаты нержавеющей сталью; общий процент выполнения 3,7%. Котельная – примыкает к главному корпусу, пл. 432 кв. м, возведен каркас, фундамента – сборный и цельный железобетон; ригеля, колонны железобетонные, плиты – перекрытия ПР; общий процент готовности 4,8%. Внеплощадочные сети – выполнено 90% работ (водопровод, хозяйственная и ливневая канализация), начат монтаж резервуаров технологического запаса воды емкостью 500 куб. м, используемый материал: стальные, чугунные и железобетонные трубы, колодцы и резервуары воды из сборного железобетона. Ограждение – территория строительной площадки обнесена железобетонным забором по всему периметру, ворота металлические; длина ограждения 660 м, высота 2 м. Оборудование – силоса А2-Х2-Е160А (20 смонтировано, 2 находятся на строительной площадке). Строительство объекта начато в 1993 г., строительные-монтажные работы не ведутся с января 2003 г. Общий процент готовности 27,0%

Условия использования недвижимого имущества: предполагаемое использование – размещение объекта пищевой промышленности; срок реконструкции и ввода объектов в эксплуатацию в течение трех лет с момента заключения договора купли-продажи

Условия использования земельного участка, ограничения по использованию: разрешить победителю аукциона в установленном порядке использовать земельный участок в производственных целях для производства продуктов питания или их переработки; осуществление в двухмесячный срок после принятия решения горисполкома о предоставлении победителю аукциона земельного участка, государственной регистрации права на земельный участок; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий один год; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией

Начальная цена предмета аукциона – 62 080 006 руб., сумма задатка – 6 200 000 руб.

Продавец недвижимого имущества: Отдел внутренних дел Волковысского райисполкома, контактные телефоны: (8 01512) 75 1 06, 75 1 37

Сведения об объекте недвижимости: одноэтажное бетонно-блочное здание хранилища техники 1984 г. п., обваловано землей, общ. пл. 381,5 кв. м

Условия использования недвижимого имущества: вовлечение в хозяйственную деятельность в течение одного года с момента заключения договора купли-продажи

Условия использования земельного участка, ограничения по использованию: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении земельного участка, государственной регистрации права на земельный участок

Начальная цена предмета аукциона – 211 149 642 руб., сумма задатка – 21 114 000 руб.

Продавец недвижимого имущества: Учреждение «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», контактный телефон: (8 0152) 48 14 71

Сведения об объектах недвижимости: одноэтажное с мансардным этажом кирпичное здание спального корпуса № 4 реабилитационно-восстановительного центра с террасой, 2004 г. п., общ. пл. 140,6 кв. м; имеются отопление, водопровод, электроснабжение, канализация; покрытие из тротуарной плитки 2001 г. п. пл. 69 кв. м; две сосны

Условия использования недвижимого имущества: вовлечение в хозяйственный оборот в течение 1 года с момента подписания договора купли-продажи; создание не позднее 3 месяцев с момента вложения в хозяйственный оборот не менее 5 рабочих мес.; осуществление покупателем предпринимательской деятельности на объекте не менее 5 лет с момента вложения в хозяйственный оборот; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения имущества до выполнения им условий договора купли-продажи

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении земельного участка, государственной регистрации права на земельный участок; получение в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок не превышающий два года; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; ограничения по использованию: охранные зоны водных объектов

Организатор аукциона: Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (Фонд «Гродноблимущество»), 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел.: (8 0152) 74 53 86, 72 15 29, 74 53 82; www.region.grodno.by, gki.gov.by



У БЕЛАРУСІ ЗДЫМАЕЦЦА ЗАБОРОНА НА РАЗМЯШЧЭННЕ ў ПЕРАВЕДЗЕННЫХ І АГАРОДНІННЫХ МАГАЗІНАў

У Беларусі здымаецца забарона на размяшчэнне ў пераведзеных у нежылыя памяшканнях спецыялізаваных рыбных і агароднінных магазінаў. Адпаведны ўказ № 102 «Аб унясенні змянення ва Узакс Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 верасня 2009 г. № 479» 11 сакавіка падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, паведамліл БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

«Дакумент накіраваны на далейшую лібералізацыю ўмоў ажыццўлення гаспадарчай дзейнасці, скасаванне адміністрацыйных бар’ераў для развіцця дзеловай ініцыятывы і прадугледжвае зняццё забароны на размяшчэнне ў пераведзеных у нежылыя памяшканнях спецыялізаваных рыбных і агароднінных магазінаў», — расказалі ў прэс-службе.

Прыняты ўказ будзе садзейнічаць развіццю прадпрыемальніцкай дзейнасці, пашырэнню рознічнай гандлёвай сеткі, у тым ліку за кошт адкрыцця «зручных» магазінаў, размешчаных у радыусе пешаходнай даступнасці, а таксама стабільнаму забяспечэнню насельніцтва шырокім асартыментам гэтай прадукцыі.

Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Аляксандр РАДЗЬКОЎ:

«ГАЛОЎНАЕ ў РАБОЦЕ ІДЭОЛАГА — ЖЫВЫ КАНТАКТ З ЛЮДЗЬМІ»

Галоўнае ў рабоце ідэолага — жывы кантакт з людзьмі. Аб гэтым заявіў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Аляксандр Радзькоў 10 сакавіка на нарадзе ідэалагічнай вертыкалі ў Мінгарвыканкам, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

Паводле слоў Аляксандра Радзькова, станочны ідэалагічны эфект можна атрымаць не толькі ад выступленняў ідэалагічных работнікаў у вялікіх аўдыторыях. «Галоўнае — жывы кантакт з людзьмі, напрыклад, у цэхах, у дварах, ВНУ», — упуэнены першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі. Пры гэтым ён падкрэсліў, што давер людзей могуць заваяваць работнікі, якія валодаюць такімі якасцямі, як адкрытасць, адказнае ставленне да сваіх абавязкаў. «Калі ідэалаг, які ідзе да людзей, шчыры, мае грамадзянскую пазіцыю, тады будзе поспех і давер людзей», — сказаў Аляксандр Радзькоў.

На нарадзе ён назваў ключавыя напрамкі, якія важныя сёння ў рабоце ідэолагаў. Гэта інтэрнэт, моладзь і прадпрыемальнікі. «Інтэрнэт запатрабаваны ў насельніцтва. Сацыяльныя сеткі прыцягваюць моладзь і аказваюць на яе ўплыў. Таму электронныя носыбіты павінны стаць адным са складніках ідэалагічнай работы», — адзначыў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

На яго думку, больш увагі неабходна ўдзяляць прадпрыемальнікам. «Дырэктыва № 4 дае магчымасць прадпрыемальнікам развіваць свой бізнес. Але мы павінны выхоўваць у прадпрыемальніка грамадзянскую пазіцыю. Таму што клопаючыся аб прыбытку, развіваючы сваю справу, ён павінен разумець, што гэта бізнес для яго краіны. А ў краіне павінны быць школы, дзіцячыя сады, паліклінікі. Ідэалагічную работу трэба зрываць не толькі на прадпрыемствах дзяржаўнай формы ўласнасці, але і на прыватных», — падкрэсліў Аляксандр Радзькоў.

Ва ўсе часы, адзначыў ён, актуальнай была ідэалагічная работа з моладдзю. «Мы павінны ўплываць, чаго чона моладзь, да чаго імкнецца, у якіх умовах жыць. Даць магчымасць знайсці сябе ў сваёй краіне», — падкрэсліў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

«Нехарчовы кошкы» беларусаў пацяжэў

Летась агульнявыя рэсурсы (грашовыя даходы, кошт прадуктаў харчавання з уласнага падворку і сацыяльных іл’гот) сярэдняй хатняй гаспадаркі Беларусі ацэньваліся ў 1 млн 821,8 тыс рублёў ў месяц. Дарчы, які паказала выбарчае абследаванне хатніх гаспадарак краіны, у параўнанні з 2009 годам гэты паказчык павялічыўся на 13,4 працэнта — пры росце спажывецкіх цен на тавары і паслугі за гэты ж час на 7,8 працэнта.

Паступовы рост паступленняў адбіўся на структуры спажывання. Так, як засведчыў маніторынг Нацыянальнага статыстычнага камітэта, за мінулы год у беларусаў узрасла доля выдаткаў на нехарчовыя тавары (з 34,8 да 37,2 працэнта) і знізілася (з 40,2 да 39 працэнтаў) доля выдаткаў на харчаванне. Адначанна пэўнае змяншэнне выдаткаў (з 22,8 да 21,6 працэнта) і па такім артыкуле, які аплата паслуг.

Яшчэ адзін вынік мінулага года — зніжэнне ўзроўню малазабяспечанасці. Летась доля хатніх гаспадарак (сем’яў ці адзіночкі грамадзян) з рэсурсамі ніжэй за бюджэт пражываткова мінімуму ў цэлым па Беларусі склала 3,4 працэнта. Разам з тым тут назіраюцца значныя адрозненні па лічці «горад — вёска». Так, летась за рысай БПМ знаходзіліся 2,7 працэнта хатніх гаспадарак гараджан і 5,4 працэнта — вясцоўцаў. Апроч таго, на агульні малюнак малазабяспечанасці па-ранейшаму аказвае значны ўплыў навушчас ўтрыманцаў: даследаванне засведчыла, што сярод усіх хатніх гаспадарак за рысай БПМ адрэаў 75,7 працэнта маюць дацыйя ва ўзросце да 18 гадоў.

Пры гэтым разлікі паказалі, што летась агульнявыя рэсурсы ў разліку на аднаго грамадзяніна Беларусі адпавядалі 738,7 тыс. рублёў. Але гэта зноў жа ў сярэднім, бо рэсурсы жыхароў гарадоў і гарабсёлкаў перавысілі рэсурсы вясцоўцаў у 1,3 раза і склалі адпаведна 781,1 тыс. і 621 тыс. рублёў на чалавека ў месяц.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | |
| У суд Пастаўскага р-на Віцебскай вобл. паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Садоўскага Андрэя Тадэвушавіча , 2 кастрычніка 1969 года нараджэння, ураджэнца в. Дразды Пастаўскага р-на Віцебскай вобл. Са студзеня 2009 года звестак пра Садоўскага А.Т. няма. Яго месца знаходжання невядомае. Просім грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра Садоўскага А.Т., паведаміць іх суду Пастаўскага р-на на адрасе пачынаў з моманту публікацыі на адрас: г. Паставы, вул. Савецкая, 76А або па тэл.: 4 15 46, 4 20 72. | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| Извещение о проведении 13 апреля 2011 года открытого аукциона по продаже недвижимого имущества ОАО «Могилевоблресурсы»: | | |
| №1 | № 2 | |
| Наименование и характеристики имущества, входящего в состав лота | - административное изолированное помещение с инв. номером 700/Д-83028, общая площадь – 60,5 кв.м. | - здание промышленной с инв. номером 700/С-1659, общая площадь – 29,0 кв.м |
| Местонахождение имущества | г. Могилев, пер. Западный, д. 9 | |
| Сведения о земельном участке | Земельный участок для содержания и обслуживания здания по адресу: г. Могилев, пер. Западный, д. 9, (доля в праве 23/100); площадь – 0,3506 га, кадастровый номер 74010000003004071 | Площадь – 0,017 га, кадастровый номер 74010000003004778, назначение – содержание и обслуживание здания промышленной |
| Сведения о продаже | ОАО «Могилевоблресурсы», ул. Залуцкаго, 23, 212040, г. Могилев (222) 45 98 16 | |
| Сведения об организаторе аукциона | УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 227 48 36 | |
| Начальная цена с учетом НДС | 53 750 000 белорусских рублей | 13 150 000 белорусских рублей |
| Сумма задатка | 5 000 000 белорусских рублей | 1 000 000 белорусских рублей |

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставляющие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную копию платежного поручения о внесении задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012037450010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по г. Минску, код 153001334, УНП 190398583.

Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи (лот). Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона подписывается в течение 10 календарных дней с даты проведения аукциона. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа. Аукцион состоится 13 апреля 2011 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцио нов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 14.03.2011 по 11.04.2011 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36, (222) 45 98 16.

Промшы

УКЛАДЫ НАСЕЛЬНІЦТВА ў НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ВАЛЮЦЕ НАБЛІЗІЛІСЯ ДА 11 ТРЫЛЬЁНАў

Рублёвыя дэпазіты становяцца больш папулярнымі, чым уклады ў замежнай валюце

Прынамсі, па выніках мінулага месяца рублёвыя уклады прыраслі істотна, чаго нельга сказаць пра папаўненне беларускай аберажэннёй ў банках, якія зроблены ў замежнай валюце. У лютым на дэпазіты ў рублях, калі параўноўвае са студзенем, насельніцтва «кнінула» больш як у два разы (роўна — 749,2 мільярда рублёў (у студзені — 332,4 мільярд), а гэты прырост укладаў у замежнай валюце склаў толькі 105,8 мільёна долараў (у студзені — 206,7 мільёна). За студзень-люты ўклады ў нацыянальнай валюце ўзраслі на 11 працэнтаў, у замежнай — на 7,1 працэнта.

Наогул жа, з пачатку года беларусы вельмі актыўна супрацоўнічаюць з банкамі, папаўняючы ў фінансавыя ўстановы свае «запасы». Два месяцы запар на рублёвыя і дэпазіты ў замежнай валюце ад насельніцтва «капае» ў эквіваленце больш як па адным трывльёна рублёў штомесяц. Нагадаем, што летась прырост усіх дэпазітаў фізічных асоб не дасягнуў у эквіваленце і 5 трывльёнаў рублёў, спыніўшыся на лічбе 4,8 трывльёна. У галоўным банку краіны, у прыватнасці, тлумачыць сёлётное тэндэнцыю ростам даходаў насельніцтва. Акрамя таго, у Нацбанку адзначаюць, што насельніцтва накопільвае ў банках больш сродкаў і таму, што ў далейшым плануе патраціць іх на будаўніцтва уласнага жылля. Што ж датычыцца валюты, якой людзі апошнім часам

аддаюць перавагу ў банкаўскіх зберажэннях, то ёй становіцца нацыянальная: стаўкі па тэрміновых рублёвых укладах у сакавіку ў некаторых банках даходзілі нават да 19 працэнтаў гадавых. Між іншым, на дэпазітны рынку ў мінулым месяцы ў рамках акцыі прапаноўвалася па цяперашніх часах і дастаткова высокая стаўка на дэпазіце ў замежнай валюце — 8,5 працэнта гадавых, што на 0,5 працэнтнага пункта перавышае ранейшыя рэкордны паказчык па валютных укладах.

Адметна, што на пачатку гэтага месяца пад уплывам эмоцыў у чарговы раз «страсянула» рынак наўняўнай валюты: здаровы сэнс спасаву варад чуткамі наконт істотнай дэвальвацыі нацыянальнай валюты пасля святаў. Ажыятажны попыт на цвёрдаканверсійную пачаўся пас-

Конкурсе

БЕЛАРУСЬ — КРАІНА ЖАНЧЫН

У Мінску назвалі імёны пераможцаў трэцяга рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года-2010»

Рыта Уладзіміраўна Кундзікава на цырымоні ўзнагароджання конкурсу «Жанчына года» прыхыла з Магілёўскай вобласці. Жанчына атрымала ганаровае званне ў намінацыі «За дасягненні ў выхаванні дзяцей» — за сваё жыццё Рыта Уладзіміраўна вырасіла 32 (1) дзіцяці, сёння ў яе сям’і жыве 18 дзяцей. Плачуць ад шчасця, на сцэне расхвалывае Рыта Уладзіміраўна прызнаючы: «Я — толькі мама, а я сцэне я стаю толькі дзякуючы сваім дзецям!».

— Думаю, наша краіна адна з нямногіх, дзе шанаванне жанчын мае агульнанацыянальны характар, напоўнены душой і глыбокім зместам, — зазначыла на цырымоні ўзнагароджання лепшых беларусак старшыня Цэнтральнай камісіі Беларусі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў Лідзія ЯРМОШЫНА. — 70 працэнтаў дзяржслужбчых — гэта жанчыны, 68 працэнтаў усіх членаў выбарчых камісій — таксама жанчыны. Такім чынам, збылася векавая мара большаюць: з’яўляючыся ў сябе на кухні кухаркамі, мы, тым не менш, кіруем дзяржавай і гэта здорава.

Лаўрэатаў конкурсу «Жанчына года» ўшаноўвалі ў Беларусію нацыянальным музычным тэатры. На цырымоні ўзнагароджання прысутнічалі парламентарыі. Першы намеснік міністра інфармацыі Беларусі, член праўлення ГА «Беларускі саюз жанчын» Лілія Ананін адзначыла, што Міністэрства інфармацыі сумесна з

— Думаю, наша краіна адна з нямногіх, дзе шанаванне жанчын мае агульнанацыянальны характар, напоўнены душой і глыбокім зместам, — зазначыла на цырымоні ўзнагароджання лепшых беларусак старшыня Цэнтральнай камісіі Беларусі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў Лідзія ЯРМОШЫНА. — 70 працэнтаў дзяржслужбчых — гэта жанчыны, 68 працэнтаў усіх членаў выбарчых камісій — таксама жанчыны. Такім чынам, збылася векавая мара большаюць: з’яўляючыся ў сябе на кухні кухаркамі, мы, тым не менш, кіруем дзяржавай і гэта здорава.

Лаўрэатаў конкурсу «Жанчына года» ўшаноўвалі ў Беларусію нацыянальным музычным тэатры. На цырымоні ўзнагароджання прысутнічалі парламентарыі. Першы намеснік міністра інфармацыі Беларусі, член праўлення ГА «Беларускі саюз жанчын» Лілія Ананін адзначыла, што Міністэрства інфармацыі сумесна з

Засталося двое малых дзетак
У Старым Сяле Жабінкаўскага раёна рахункі з жыццём зьяля 31-гадовае жанчыны. Засталося двое малых дзетак. Напярэдадні вечарам яна адправіла мужу развіталую SMS-ку. Матывы самагубства спрабуюць адшукаць следцы.
Яна СВЕТАВА.

Пагроза келіхам
«Братэраўкі» ўзаемаадносінны прадэманстравалі сваякі ў Рэчыцы. 36-гадовы мужчыны паскардзіўся ў міліцыю на непрауючага малодшага брата, які ноччу пагражаў яму забойствам з дапамогай бабітага шклянкога келіха. А ў вёсцы Раманюўка Раганюўскага раёна заведзена крымінальная справа ў дачыненні да 58-гадовага мужчыны, які сістэматычна збіваў свайго 49-гадовага брата, інваліда трэцяй групы.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ПЕРАЧЫТАЙ БАГДАНОВІЧА!

Плакаты з такім надпісам, магчыма, з’явяцца на вуліцах беларускіх гарадоў

Днямі ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Мінску адбылося першае пасяджэнне рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па правядзенні мерапрыемстваў, прысвечаных 120-годдзю з дня нараджэння класіка беларускй літаратуры Максіма Багдановіча. Арганізацыйны камітэт, у які ўвайшлі прадстаўнікі Міністэрства культуры, Міністэрства інфармацыі, Міністэрства замежных спраў, Міністэрства адукацыі, прадстаўнікі Гродзенскага, Мінскага, Брэсцкага аблвыканкамаў і гарвыканкамаў, Нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, Саюза пісьменнікаў Беларусі, распрацаваў цэлы шэраг мерапрыемстваў па ўсёй краіне, якія будуць прапагандаваць і папулярываваць творчасць славагта беларускага паэта.

— Гісторыя ўшанавання памяці Максіма Багдановіча і папулярызаваня яго творчасці пачынаецца з 1918 года з арганізацыі мерапрыемстваў да 1-ай гадавіны смерці паэта, — распавядае міністр культуры Павел ЛАТУШКА. — У таго часу для захавання імя і творчасці паэта для нашадкаў з’роблена шмат. У 1981 годзе ў Мінску з’явіўся Літаратурны музей Максіма Багдановіча. У Гродне захавалася дом, дзе жыла сям’я Багдановічаў, і там таксама створаны музей. У Яраслаўлі створана экспазіцыя «Беларусі паэт з берагоў Волгі!». А ў 2003 годзе ў Яцле па ініцыятыве Міністэрства культуры Беларусі ажыццявілі добраўпарадкаванне магілы паэта. Нам ёсць чым ганарыцца, але пачасна справа свечавання 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча ставіць перад намі новыя задачы. З нагоды гэтай гана-

рарый даты мы плануем зрабіць асобны дарабёк тое, што яшчэ не паспелі. Спадзяюся, што дзяржаўныя ўстановы па ўсёй краіне падтрымаюць наша вышароднае пампенне данесці рамантычную пазію беларускага класіка да кожнага беларуса.

Сярод асноўных мерапрыемстваў, прысвечаных надыходнай даце, па словах міністра культуры, рэстаўрацыя дома ў Траецкім прадмесьці Мінска, дзе нарадзіўся Максім Багдановіч. У рамках Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» Міністэрства культуры таксама плануе выдаткаваць фінансавыя сродкі ў аб’ёме 1 100,0 млн бел. руб. на выкананне работ па капітальным рамоне Літаратурнага музея Максім Багдановіча (рамонт даху, замена аконных і дзвярных блокаў, унутранае аздабленне будынка, усталёванне тэхналагічнае абсталявання і ўпарадкаванне тэрыторыі музея). Сёлета плануецца выдаць энцыклапедыю «Максім Багдановіч» і зрабіць 3-е перавыданне факсімільнага выдання адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Максіма Багдановіча «Яночкі».

— Апошні нахпад кнігі «Яночкі» у 50 тысяч экзэмпляраў разьшлося, — тлумачыць Таццяна ШАЛЯГОВІЧ, дырэктар Літаратурнага музея **М. Багдановіча**. — Але тым не менш кніга усё адно застаецца бібліяграфічнай рэдасцю.

Сярод іншых гучных падзей, прымеркаваных да 120-годдзя паэта, усталёванне помніка Багдановічу ў Гродне і правядзенне ўжо традыцыйнага рэспубліканскага свята паззіі і песні «Ракуціўскае лета».

Міністэрства адукацыі заклікае да актыўнага ўдзелу ў святаванні значнай даты навучэнцаў і педагогаў.

СЕЛЬСКІЯ АМБУЛАТОРЫ СТАНОВАЯЦЯ МАБІЛЬНЫМІ

У Віцебшчыне рыхтуюцца правесці эксперымент па медыцынскім абслугованні жыхароў аддаленых, маленічкіх вёсачак паралельна ў фельчарска-акушэрскіх пунктах і брыгадзям «хуткай дапамогі». Апошнія ў перспектыве могуць замяніць тыя сельскія стацыянарныя медыцынскія установы, якія загаржаны па мінімуму.

Як растлумачыў «Звяздзе» начальнік упраўлення аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама Юрый ДЗЯРКАЧ, падчас эксперыменту ў першую чаргу будзе вывучацца, ці задаволены новым узроўнем медыцынскай дапамогі мясцовыя жыхары. Эксперымент вырашылі правесці ў Пастаўскім раёне, дзе нямала далёкіх вёсачак з малой колькасцю насельніцтва: 100-200 чалавек у зоне абслугоўвання ФАП.

— Зробім мабільны ФАП, — расказвае Юрый Дзярчак. — І на трох-чатырох зонах абслугоўвання ФАП насельніцтва паралельна перавядзём на мабільнае абслугоўванне. І паглядзім, якім чынам гэта будзе адбывацца. Эксперымент пачнецца ўжо летам. Пры гэтым самі ФАПы зачыняць не будзем. Яшчэ і таму што колькасць насельніцтва летам павялічваецца ў 2,5-3 разы за кошт адлячальніцкай. Але адпрацуем сістэму з тымі жыхарамі, якія пражываюць там пастаянна і плануюць жыць у зیمовы перыяд часу. Прылічым усё. Падумаем, як трэба даўкамплектаваць «хуткую»,

якія дадатковыя паслугі запатрабаваныя будучь. Галоўнае, будзем прыслухоўвацца да людзей. І толькі ў выніку, калі яны будуць задаволеныя, да зімы прыйдзем да абслугоўвання мабільнымі ФАПамі. «Замясціць» амбулаторы дазваляць машыны «хуткай», якія ўжо збіраюць у Віцебску. 88 машын будуць закуплены для патрб медыцыны Віцебшчыны. Усяго ў Віцебскай вобласці каля 400 сельскіх амбулаторыя.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

УКЛАДЫ НАСЕЛЬНІЦТВА ў НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ВАЛЮЦЕ НАБЛІЗІЛІСЯ ДА 11 ТРЫЛЬЁНАў

Прынамсі, па выніках мінулага месяца рублёвыя уклады прыраслі істотна, чаго нельга сказаць пра папаўненне беларускай аберажэннёй ў банках, якія зроблены ў замежнай валюце. У лютым на дэпазіты ў рублях, калі параўноўвае са студзенем, насельніцтва «кнінула» больш як у два разы (роўна — 749,2 мільярда рублёў (у студзені — 332,4 мільярд), а гэты прырост укладаў у замежнай валюце склаў толькі 105,8 мільёна долараў (у студзені — 206,7 мільёна). За студзень-люты ўклады ў нацыянальнай валюце ўзраслі на 11 працэнтаў, у замежнай — на 7,1 працэнта.

Наогул жа, з пачатку года беларусы вельмі актыўна супрацоўнічаюць з банкамі, папаўняючы ў фінансавыя ўстановы свае «запасы». Два месяцы запар на рублёвыя і дэпазіты ў замежнай валюце ад насельніцтва «капае» ў эквіваленце больш як па адным трывльёна рублёў штомесяц. Нагадаем, што летась прырост усіх дэпазітаў фізічных асоб не дасягнуў у эквіваленце і 5 трывльёнаў рублёў, спыніўшыся на лічбе 4,8 трывльёна. У галоўным банку краіны, у прыватнасці, тлумачыць сёлётное тэндэнцыю ростам даходаў насельніцтва. Акрамя таго, у Нацбанку адзначаюць, што насельніцтва накопільвае ў банках больш сродкаў і таму, што ў далейшым плануе патраціць іх на будаўніцтва уласнага жылля. Што ж датычыцца валюты, якой людзі апошнім часам

аддаюць перавагу ў банкаўскіх зберажэннях, то ёй становіцца нацыянальная: стаўкі па тэрміновых рублёвых укладах у сакавіку ў некаторых банках даходзілі нават да 19 працэнтаў гадавых. Між іншым, на дэпазітны рынку ў мінулым месяцы ў рамках акцыі прапаноўвалася па цяперашніх часах і дастаткова высокая стаўка на дэпазіце ў замежнай валюце — 8,5 працэнта гадавых, што на 0,5 працэнтнага пункта перавышае ранейшыя рэкордны паказчык па валютных укладах.

Адметна, што на пачатку гэтага месяца пад уплывам эмоцыў у чарговы раз «страсянула» рынак наўняўнай валюты: здаровы сэнс спасаву варад чуткамі наконт істотнай дэвальвацыі нацыянальнай валюты пасля святаў. Ажыятажны попыт на цвёрдаканверсійную пачаўся пас-

раўдзяжэнне грамадства» (пераможца — кіраўнік фальклорнага калектыву «Гасцінец» Ракаўскага цэнтра культуры і адлячэнку, кіраўнік хору калектыва Св. Дамініка **Елізавета Пятроўская**), «За професіяналізм» (пераможца — генеральны дырэктар ААТ «Брэсцкі панчошны камбінат» **Таццяна Маторына**), «За паспяховы дзёгут у бізнэсе» (пераможца — генеральны дырэктар АГА «Будфарма» **Марына Міхалькова**).

Дадаткова была названа і «Жанчына-легенда» — тытул быў прысуджаны адрэаў пяці беларускам: дырэктару АУТ «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячых анкалогіі і гематалогіі» прафесару **Вользе Алейнікавай**, Герою Сацыялістычнай Працы, якая на працягу 15 гадоў была адказным сакратаром Саюза жанчын **Алене Пісаравай**, анкалага-хірургу Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра анкалогіі і медыцынскай радыялогіі ім.М.М. Аляксандрава **Кацярыне Вішнёўскай**, дырэктару «Магілёўскай дзяржаўнай гімназіі-каледжа мастацтваў» **Людміле Мішчанка** і дырэктару мастацкаму кіраўніку «Беларускага дзяржаўнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі», народнай артыстцы Беларусі **Вялянцэ Гавой**.

Ідэя правядзення конкурсу належыць грамадскаму аб’яднанню «Беларускі саюз жанчын». Конкурс праيشоў ужо тры разы.

Ілья ПАПАТО.

«МІНСК-АРЭНА» ПРЫМЕ ЧЭМПІНАТ ЕўРОПЫ ПА МАСТАЦКАЙ ГІМНАСТЫЦЫ

З 24 па 29 мая ў Мінску пройдзе XXVII Чэмпінат Еўропы па мастацкай гімнастыцы. Яго прыме «Мінск-Арэна». А ўчора ў мінскай гарадской ратушы адбылася цырымонія лёсавання турніру. Беларускам на спаборніцтвах дастаўся другі нумар — шэра з гэтай лічбай для нашых спартсменак выцягнуў старшыня арганізацыйнага камітэта, мэр Мінска Мікалай Ладуцька.

«Мастацкая гімнастыка — той від спорту, якім у нашай краіне займаюцца тысячы дзяўчат. І г ўдзячы Еўрапейскаму саюзу гімнастыкі за тое, што турнір пройдзе ў Мінску. Магу зап

ЗМЯНЕННІ Ў СІСТЭМЕ НЕ МОГУЦЬ АДБЫВАЦА ІМГНЕННА,

або «Улічваючы выкладзенае, мяркуем магчымым зварот наконт ацяплення лічбы разледжаным»

Да пытання мінчан, што працявае ў доме №6 на 2-ім завулку Р. Люксембург, адносна тэмпературнага рэжыму ў яе кватэры мы звярталіся ўжо двойчы: 21 снежня мінулага года («Прышлі са сходаў у гасці. Засталася ў верхнім адзенні — халадна») і 13 студзеня бягучага («Ціпа ў кватэры стала толькі на паперы?...»). Чаму так? Як ужо вынікая нават з загалюкаў тых апублікаваных матэрыялаў, пасля першага звароту ў рэдакцыю і, адпаведна, нашага тэлефанавання ў ЖЭС-14, праблема быццам бы вырашылася: у жыллі заўважна пацяплела, пра што нас і праінфармавала заяўніца. Аднак у пачатку года праблема вярнулася, хоць да разбору ў сітуацыі на той момант ужо актыўна падключыліся дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінская гарадская жылёвая гаспадарка».


Пасля таго скаржа патрапіла «ў поле зроку» да ўнітарнага прадпрыемства «ЖРЭА Маскоўскага раёна г. Мінска» і адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска. У прыватнасці, рэдакцыя з абедзвюх інстанцый афіцыйна паведалі, што зварот чытачкі будзе знаходзіцца на кантролі да 28 лютага.

Пасля азначанай даты адміністрацыя Маскоўскага раёна г. Мінска ў дадатак да папярэдняй інфармацыі наконт разбору сітуацыі са скаржай заяўніцы адносна ацяплення яе кватэры палічыла метазагоддз паведамліць яшчэ і наступнае.

«Прадстаўнікам УП «ЖРЭА Маскоўскага раёна г. Мінска на працягу месяца праводзіць кантроль за вымярэннямі тэмпературнага рэжыму ў кватэры дома №6 на 2-ім завулку Р. Люксембург. 24.01.2011, 09.02.2011 (доступ у кватэру не прадастаўлены),

МАЙМУ ДЗЯДУЛЮ — 70!

14 сакавіка — асабліва дата ў нашай сям'і. Менавіта ў гэты дзень нарадзіўся наш любімы дзядуля Леанід Мікалаевіч Дубатоўка. Нарадзіўся дзядуля ў вёсцы Баханьы Стаўбцоўскага раёна. Пасля арміі вырашыў пераехаць у вёску Беламошша, дзе пазнаёміўся з майбай Ганнавай Станіслававай Эдвінаўнай. Праз некаторы час яны ажаніліся, на свет з'явіліся дзве дачкі — спачатку Святлана, а праз некалькі гадоў Наталля. Працавалі дзядуля з бабуйляй у СПК «Дэаруна». Дзядуцкія працы яны атрымалі дом у вёсцы Дэаруна. Тут нарадзіўся малады сын Віталь. За два гады да пенсіі дзядуля працаваў шафёрам на цэлым заводзе ў Аталезі.



Свае 70 гадоў дзядуля пражыў сумленна, часам цяжка, але з гонарам. На яго лёс выпалі гады вайны, савецкія часы, праца на аўтамабілі, сямейнае жыццё, дзеці. Цяпер дзядуля знаходзіцца на пенсіі. Разам з бабуйляй вырошчваюць прыгожыя кветкі ў сваім двары. Маюць 3 унучкі, 3 унукі, першага праўнука. Вось такі ў мяне дзядуля!!!

Дарагі, любі наш татачка, дзядуля! З вялікай пячотай, ад усяго сэрца, шчыра, з любовію віншуюме цябе з 70-годдзямі! Будзь заўжды здаровы, наш родны, жыві доўга-доўга. Шчасця табе, дабрабыту, радасных, светлых дзён жыцця.

Ілона БЫЧКЕВІЧ, вучаніца 10 «А» класа Дэарунаўскай сярэдняй школы.

ЛІТАРАТУРА ЯК БРАМА НЕЎМІРУЧАСЦІ

Розныя іпастасі Кандрата Крапівы адлюстроўвае выстава да яго 115-годдзя

«Пісьменнік, вучоны, грамадзянін... Так назвалі выставу ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Можна ўдакладніць: акадэмік, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР. Але найперш — народны пісьменнік, які пакінуў багату творчую спадчыну — байкі, прозу, драматыроў, крытычныя артыкулы. Сатырычныя творы Кандрата Крапівы і дагэтуль не страцілі сваёй актуальнасці».

Як пісьменнік працаваў над імі? Якую спадчыну пакінуў — бо не ўсё ж мы можам уявіць дзякуючы выддзеным кнігам?... Экспазіцыя дапаможа пашырыць веды пра жыццё і творчасць Кандрата Крапівы: яе аснову склалі дакументы з асабістага архіва, што захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі, а таксама друкаваныя дакументы з фонду бібліятэкі.


Рукапісы і машынапісныя дакументы — сведчанне працы над творами. Зборы твораў, асобныя выданні, публікацыі ў прэсе — яго літаратурная спадчына. На выставе прадстаўлены п'есы «Канец дружбы», «Партызаны», «Хто смеяцца апошнім», «Мілы чала-

КАРАЛЕВІЧ З СЭРЦАМ ШЛЯХЦІЧА

ДНЯМІ ў Музеі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў адбылося адкрыццё выставы гістарычных партрэтаў Юрыя Каралевіча «Рэмінісцэнцыя».

Неспрактыкаваны глядач, трапіўшы на гэтую выставу, магчыма, пераблытаў бы партрэты Каралевіча з тымі, што вісяць у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі і называюцца сармацкімі. І часткова меў бы рацыю. Бо сармацкія партрэты сапраўды з'яўляліся дапамогай для мастака падчас працы. Выкананьня ў рэалістычнай манеры, карціны Каралевіча кампазіцыйна і канцэптually нагадваюць славетныя сармацкія партрэты Вялікага Князства Літоўскага. Зрэшты, амаль усе асобы, прадстаўленыя на партрэтах, таксама родам з ВКЛ.

«Рэмінісцэнцыя» — гэта вельмі прыцягліва выставы з відэа- і фотаматэрыяламі. Яна мовай выяўленчага мастацтва распавядае пра нашу гісторыю, слаўныя сьцяпы беларускай зямлі ад Рагвалода I Усяслава Чарадзея да Льва Сяпегі і Тадэвуша Касцюшкі. Ёсць тут і выявы Канстанціна Астрожскага, Гедыміна, Вітаўта, Алягера, Стэфана Баторыя, Мікалая Радзівіла Сіроткі і інш. На такую выставу ў першую чаргу варта весці цікаўных школьнікаў, каб выхваць іх у непадрыхтаваным папучым павагі да роднай гісторыі і гонар за яе. Атрымаеце выдатны інтэрактыўны ўрок! Тым больш што побач з кожным партрэтам змешчаны копіі гістарычных матэрыялаў, якія дапамагаюць Юрыю Каралевічу вышукваць той ці іншы вобраз: старажытныя гравюры, ле-



Фота Марыны БЕГУНКОВОЙ

тальныя, партрэты беларускіх дзеячаў, зробленыя папярэднікамі.

— Карані мае карціны маюць «сармацкія», «Рэмінісцэнцыя» — гэта сучасная версія сармацкага партрэта, — распавядае мастак Юры Каралевіч. — Сармацкі партрэт — гэта надзвычайная з'ява ў выяўленчым мастацтве. Ён акумуляе ў сабе якасці, цікавыя для мяне, як для мастака, і якія з'яўляліся сваёй роду кодэксам шляхецкага жыцця і ўвасаблялі прынцыпы павадзін шляхты ў грамадстве: паучэнні самапавагі, годнасці, адказнасці. Прадстаўнікі беларускай шляхты былі непахістаны ў сваіх поглядах і перакананні, былі высокародныя і справядлівыя. На жаль, сёння мы гэта страчваем. Адсюль вынікае, што трэба адраджаць нашу беларускую нацыянальную ідэю. І вось побач з кожным партрэтам змешчаны копіі гістарычных матэрыялаў, якія дапамагаюць Юрыю Каралевічу вышукваць той ці іншы вобраз: старажытныя гравюры, ле-

тальныя, партрэты беларускіх дзеячаў, зробленыя папярэднікамі.

Доктар, зваротная сувязь пацыент і... інтэрнэт

Для зваротнай сувязі са сваімі пацыентамі, ды і ўвогуле з насельніцтвам, у Гродзенскай клінічнай балніцы хуткай медыцынскай дапамогай вырашылі задзейнічаць інтэрнэт-сайт па пытаннях артапедыі і траўматалогіі (www.orto.by).

Прычым інфармацыя аб сучасных метадах дыягностыкі і лячэння артапедычнай паталогіі, парадах па недапушчэнні скалібізу, плоскаступнёвасці і іншых хвароб, пытанні і адказы маюць электроннай пошты кантакты не абмяжуюцца. **Загядчык дзідэчага артапеды-траўматычнага аддзялення, кандыдат медыцынскых навук Леанід СЫЧЭЎСкі** паведаміў карэспандэнту «Звязды», што ў бліжэйшы час на сайце пачне працаваць форум, паколькі ўрачоў цікавяць меркаванні пацыентаў наконт якасці лячэння.

Дарчы, Леанід Сьчэўскі не выключнае, што атрымаць кансультацыю доктара чалавек зможа і ў... хатніх умовах — з дапамогай інтэрнэт-сістэмы «Скайп».

За апошняе пяць гадоў у аддзяленні артапедыі і траўматалогіі для дзядей укаранілі 62 новыя метады дыягностыкі і лячэння, многія з іх — упершыню ў Беларусі. Урачы стажыраваліся ў перадавых клініках Нарвегіі, Германіі, Польшчы, Японіі.

— Аб дынаміцы развіцця новых тэхналогій у гэтай галіне можна меркаваць на прыкладзе лячэння плоскаступнёвасці, — кажа Леанід Сьчэўскі. — Да сярэдзіны 1990-х гадоў гэта хвароба лячылася малаэфектыўнымі кансерватыўнымі метадамі (вусцічкі-супінатары, лячэбная фізкультура, масаж і г.д.). Часта стваралася бачнасць лячэння, сярод нашых калег нават бывала меркаванне, што да пяці гадоў плоскаступнёвасць не дыягнастуецца, а пасля пяці не вылечываецца. Аднак у канцы 90-х, пасля прыездзю амерыканскіх калег, у клініцы асвоены эфектыўныя спосабы хірургічнага лячэння цяжкай формай. Вопытам іх прымянення мы падзяліліся ў шматлікіх публікацыях у часопісах і манатрафіях, эфектыўнасць не выклікала сумнення. Але нас не задавальняла траўматычнасць аперацый, і ў 2008 годзе мы прапанавалі ўдальны спосаб лячэння. Аперацыі праводзіцца адразу пад электроннай рэнтгенаўскай, з кропкавых (да 1 см) рэзэрваў, прычым адразу на двух ступнях. Працягласць — 20 хвілін. Ніякага піну, пацыенты ходзяць на трэцію сукні, здаровыя ступні ў ста працэнтах выпадкаў. Падобным шляхам мы рухаемся і ў іншых кірунках: хірургічнае лячэнне дзіцячага цэбральнага паралічу, хірургія верхняй канечнасці, каленнага сустава і г.д.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Надвор'е

У панядзелак месцамі да 15 цяпла

Сёння ўдзень, пачынаючы з паўднёва-заходніх раёнаў, надвор'е ў нашай краіне пачне паляпшацца. Ападкаў амаль не будзе. Тэмпература паветра ад 0 да поўначы да 8 цяпла на поўдні краіны, паведамлілі рэдакцыі ў Рэспубліканскім гідромэтанэары.

У надзею пачне павялічвацца атмасферны ціск, таму ападкаў не прадрэчаецца. Толькі ў асобных раёнах Віцебскай вобласці часам будзе ісці невялікі мокры снег і дождж. Уначы і раніцай месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Уначы будзе яшчэ халаднавата: 0—7 марозу. Удзень паўднёвыя ветры прынясуць да нас цяпла паветра з Міжземнага мора і будзе ўжо 3-9 цяпла, а на паўднёвым захадзе — да плюс 10—13 градусаў.

У першыя дні наступнага тыдня ўплывіць цёплы Міжземнамор'я ўзмацніцца. Малаактыўны атмасферны фронт прынесе ў краіну кароткачасовыя дажджы і туманы. Вечар паўднёва-заходні парывісты. Уначы будзе ад мінус 3 да плюс 4 градусаў, у дзень — 5—12 цяпла, а на поўдні Брэскай і Гомельскай абласцей — нават да плюс 15 градусаў. Сіноптыкі адзначаюць, што такі тэмпературны фон на 4—6 градусаў вышэйшы за кліматычную норму.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

СТЫХІЯ АБРЫНУЛАСЯ НА ЯПОЊІЮ

Днём 11 сакавіка за 130 кіламетраў ад паўночна-ўсходняга ўзбярэжжа японскага вострава Хансю абдыўся землетрыс. Падземныя штуршкі магнітудай 8,9 бала справякавалі цунамі: на прыбярэжных гарады абрынуліся хвалі, вышыня якіх дасягла 10 метраў.

Асноўныя разбурэнні прыпалі на ўсходняе ўзбярэжжа Хансю, якое было ў літаральным сэнсе змыта цунамі. Хваля дасягнула вострава менш як праз гадзіну пасля першых падземных штуршкі. Японскае тэлебачанне перадавала звышнатуральны кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзнікнення міноста буйных пажараў. Узгаранні зафіксаваныя на шматлікіх энергетычных аб'ектах, уключаючы атамныя электрастанцыі і нафтаперапрацоўчыя заводы. Пажарныя расправілі, што над адным з нафтаховішчаў у прыгарадзе сталіцы ў неба ўзняліся 30-метровыя языкі полымя. Найбольшую загрозу становіць звышнатуральныя кадры: струмень вады, які распасціраўся да далёкага, налятаў на ўзбярэжжа, паглынаючы караблі, аўтамабілі і цэлыя будынкі. Разбурэння масть, пашкоджаньня дзясяткі кіламетраў дарог. Цэлыя раёны засталіся без электрычнасці, абрывы электраправадоў прывялі да ўзні

Герман ГРЭФ:

«Наш бізнэс у Беларусі развіваецца пазітыўна»

Ашчадбанк Расіі наўпрост крэдытаў ураду даць не можа, але арганізатарам выпуску еўрабондаў выступіць з задавальненнем

Герман Грэф, прэзідэнт і старшыня праўлення ААТ «Ашчадбанк Расіі», падзяліўся з журналістамі сваімі ўражанымі ад наведвання Беларусі і ад сустрэч з Аляксандрам Лукашэнкам і Міхаілам Мясніковічам: — Агульнае ўражанне ад візіту ў Беларусь у мяне традыцыйна за апошнія гады пазітыўнае, у першую чаргу гэта звязана з тым, што ў нас тут дастаткова пазітыўна развіваецца наш бізнэс. За мінулы год мы ў Беларусі падвоілі аб'ём нашых актываў, практычна на 60% павялічыліся аб'ём чыстага прыбытку. І пачатак 2011 года гаворыць пра тое, што тэмпы крэдытавання ў нас захоўваюцца на вельмі высокім узроўні. Калі казаць пра палітычны складнік і пра стаўнасць з беларускімі ўладамі, то таксама магу сказаць, што яны сям'я пазітыўныя. Вельмі плёна прайшла сустрэча з Прэзідэнтам Беларусі, мы канстатавалі, што поўнасьцю выконваем тэа дамоўленасці, якія былі пры набыцці БПБ-банка. І мы бачым, што нашэе супрацоўніцтва расце нават больш высокімі тэмпамі, чым мы меркавалі ў самым аптымістычным сцэнары. Вельмі цікавая сустрэча прайшла з Міхаілам Мясніковічам: мне здаецца, што прэм'ер-міністр вельмі прафесійна ставіць усе пытанні, і для нас было важна зразумець, як у няпростай макраэканамічнай сітуацыі ўрад Беларусі будзе дзейнічаць. — І мы бачым, што ўзровень разумення праблем з боку прэм'ер-міністра вельмі высокі. Гэта, скажу шчыра, пасяліла ў нас некаторую упэўненасць у тым, што ўрад Беларусі аджватна ацэньвае сітуацыю і пабудуе правільную праграму дзейнасці на пераадоленні таго хваста крызісу, які сёння яшчэ прысутнічае ў эканоміцы Беларусі.

Пры гэтым Герман Грэф патлумачыў журналістам, што Ашчадбанк Расіі наўпрост не можа пазычыць сродкі ўраду Беларусі, бо з'яўляецца камерцыйным банкам:

— Што тычыцца нашай падтрымкі, то мы камерцыйны банк і гатовы смятаць у рамках нашай ключовай бізнэс-мсі. Мы не даём крэдыты на падтрымку ўзроўню міжнародных рэзерваў або на ліквідацыю дэфіцыту плацежнага балансу — гэта не наша задача, гэта не камерцыйная функцыя, таму такія пытанні мы не абмяркоўвалі і такая задача перад намі не стаіць. Безумоўна, рэсурсы ў нас ёсць, але мы камерцыйная структура і гэтыя рэсурсы накіруем на рэалізацыю тут бізнэс-праектаў.

Аднак пры гэтым Герман Грэф не выключыў магчымасці, што Ашчадбанк Расіі можа стаць арганізатарам выпуску еўрабондаў беларускімі прадпрыемствамі і банкам:

— Такую магчымасць я не выключаю, мы будына арганізатарам на гэтым рынку, таму калі ў нашых партнёраў у Беларусі з'явіцца попыт і гэты патрэба, то мы з задавальненнем будзем гэта рабіць.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Беларускія стандарты якасці харчавання арыентаваныя на заходні рынак

і памякчацца ў сувязі з уваходжаннем краіны ў Мытны саюз не будуць

Пра гэта паведміў журналістам дырэктар Навукова-практычнага цэнтара па харчаванні Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Зянон Лоўкіс у Прэс-цэнтры Дома прэсы. Аўчынныя сістэма кантролю якасці прадуктаў харчавання і сыравіны ўключае ў сабе чатыры складнікі: распрацоўка стандартаў, выпрабаванне, сертыфікацыя і дэгустацыя.

Здае тон у сістэме Нацыянальны тэхнічны камітэт па стандартызацыі, які распрацоўвае дзяржаўныя стандарты на ўсю харчовую прадукцыю ў Беларусі. — Нам гэтыя функцыі перададзены Дзяржстандартам, — патлумачыў Зянон Лоўкіс. — Для гэтых мэт у нас створана 8 падкамітэтаў па асобных галінах: кандытарская, лікёра-гарлачная, пладаагародніна, агароднінасушыльная, тэтуўнёвая, хлебпажарка і інш. У кожным складзе падкамітэтаў працуюць дасведчаныя спецыялісты, прыцягваюцца тэхнолагі. Распрацаваныя стандарты мы ўвееь час гарманізуем.

У сувязі з распрацоўкай пэўных рэгламентаў у рамках Еўрасаюза беларускія стандарты больш жорсткія, чым у іншых краінах СНД, яны арыентаваныя на заходні рынак і адпавядаюць міжнародным нормам. «У сувязі з уваходжаннем Беларусі ў Мытны саюз гэтыя стандарты ў бок памякчэння перагляданыя не будуць», — з гонарам заўважыў кіраўнік НПЦ па харчаванні НН Беларусі.

Другі элемент сістэмы — Распубліканскі кантрольна-выпрабавальны комплекс па якасці і бяспекцы прадуктаў харчавання. Ён

уключае шэраг лабараторыя мікрабіялогіі, радыяцыйнага кантролю, хімічных і фізічных метадаў даследавання, даследавання геннамадыфываных аб'ектаў і інш.

Праз гэты комплекс праходзіць уся новая прадукцыя, якая ствараецца на айчынных прадпрыемствах, і ўся прадукцыя, якая імпартуецца ў Беларусь. За апошні год аб'ём работ лабараторыі комплексу вырас амаль удвая.

За апошнія тры гады Комплекс было распрацавана 36 новых стандартаў на метады выпрабавання харчовых прадуктаў і зацверджана 20 новых метадаў. Напрыклад, для вінаматэрыялаў распрацавана метадык вызначэння цукраў, арганічных кіслот, сінтэтычных фарбавальнікаў, араматызатараў. Яшчэ 4 гады таму ў краіне існавала праблема з вызначэннем якасці каньячнай прадукцыі, цяпер беларускія лабараторыі вызначаюць наяўнасць у каньяках ваніліну, дубільных злучэнняў, атпычну шчыльнасць, агульны і прыведзены экстракт. Беларускія спецыялісты таксама па ўласнай метадыці выяўляюць наяўнасць вітамінаў і бялку ў піваварным ячмені.

— Да 2006 года практычна 60 працэнтаў сокавай прадукцыі на беларускім рынку было фальсіфікавана, — нагадаў Зянон Лоўкіс. — Таму нам, па даручэнні ўрада, давялося ўсурыць узяцца за гэты праблему. Мы распрацавалі 7 стандартаў, 24 метадыці на вызначэнне асобных складнікаў сокавай прадукцыі, і пасля таго, як украіна ўсё гэта ў сістэму нашай працы, колькасць фальсіфікатаў пасту-

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд № 88»

24 марта 2011 года СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Мостоотряд № 88»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Мостоотряд № 88».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие дни с 15 марта по 23 марта 2011 г. с 13 до 17 часов у председателя наблюдательного совета, а в день собрания — в помещении, где оно будет проводиться — в актовом зале в здании управления на третьем этаже. Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.25 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 24 марта 2011 года в 16.30. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 15 марта 2011 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.

УНП 100299744

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2011 г. (млн. рублей)

ОАО «МИНСКТОРГМАШ» г. Минск, ул. Промышленная, 22

| АКТИВ | На конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Основные средства (01_02) | 424 |
| Нематериальные активы | |
| ИТОГО по разделу 1 | 424 |
| 2. Оборотные активы | |
| Запасы и затраты | 9 |
| Дебиторская задолженность | 62 |
| Финансовые вложения | 13 |
| Денежные средства | 141 |
| ИТОГО по разделу 2 | 225 |
| Баланс | 649 |
| ПАССИВ | |
| 3. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| Уставный фонд | 62 |
| Собственные (акции) доли, выкупленные у акционеров (учредителей) | |
| Добавочный фонд (83) | 371 |
| Нераспределенная прибыль (84) | 171 |
| ИТОГО по разделу 3 | 604 |
| 5. РАСЧЕТЫ | |
| Кредиторская задолженность | 45 |
| ИТОГО по разделу 5 | 45 |
| Баланс | 649 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛХ И УБЫТКАХ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | За отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 287 |
| Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 24 |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) | 263 |
| Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 17 |
| Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 13 |
| 2. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | 17 |
| 3. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | 17 |
| Прибыль (убыток) за отчетный период | 47 |
| Налоги и сборы, производимые из прибыли | |
| Расходы и платежи из прибыли | |
| Прибыль (убыток) к распределению | 47 |

И.о. директора Шманей Т.Е.
Главный бухгалтер Щербакова И.В.

На основании заключения аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверность финансово-хозяйственной деятельности.

БЕЛАРУСЫ ВЫБІРАЮЦЬ ГУСТУЮ ВАЎКАВЫСКУЮ СМЯТАНУ І МЯКІ, САЛОДКІ БЫХАЎСКІ КАНСЕРВАВАНЫ ЗЯЛЁНЫ ГАРОШАК

Усталічнай кране «Суседзі» спецыялісты Беларускага таварыства абароны спажываўцоў і Навукова-практычнага цэнтара НАН Беларусі па харчаванні правялі спажывецкі маніторынг: якім прадуктам харчавання беларусы аддаюць перавагу. Гэта быў пілотны праект па выяўленні густай пакупнікоў. Дарэчы, у пачатку 1990-х гадоў Беларускае таварыства абароны спажываўцоў ужо праводзіла даследаванні прадуктаў харчавання, праўда, тады яны былі скіраваныя на якасць і бяспеку апошніх.

Усе ўзоры смятаны, што дэгустваліся, былі выяўленыя па адным нацыянальным стандарте. Але ў іх закладзены дастаткова шырокі дыяпазон паказчыкаў арганалептычнай якасці, і ў сувязі з гэтым прадукцыя можа адрознівацца па знешнім выглядзе, смаку, паху, кансістэнцыі. Якім з іх аддаць перавагу, да чаго трэба імкнуцца, якія менавіта паказчыкі і як карэктаваць вытворцу, каб задаволіць патрэбы спажываўцоў.

У першы дзень пакупнікам было прапанавана прадгустоваць смятану і ацаніць яе на свой густ, а ў другі — кансерваваны зялёны гарошак. Гэтыя прадукты экалагічныя і ў найбольшай меры адпавядаюць прынцыпам устойлівага спажывання — не ўтрымліваюць сінтэтычных і натуральных дабавак, а тара з пад гарошку не нясе

пагрозы навакольнаму асяроддзю. Былі закупленыя чатыры ўзоры смятаны «Традыцыйнай» 25-працэнтнай тлустасці, якія ў дзень правядзення дэгустацыі былі ў продажы ў кране. Каб спажываць не ведалі, чый прадукт яны каштуюць і былі аб'ектыўныя ў сваіх ацэнках, усе ўзоры загадзя закардавалі. Пад №1 — «Беллакт» (ААТ «Беллакт», Ваўкавыск), №2 — «Малочныя гасцінец» (Гармалзавод №2, Мінск), №3 — «Малочная краіна» (Гармалзавод №1, Мінск), №4 — «Клецкая крыначка» (ААТ «Клецкая крыначка», Клецк).

Пакупнікі з цікавасцю ўспрынялі ацыю, асабліва актыўна на прапанаваны ацыю прадукты адгукнуліся маладыя жанчыны. Усім ахвотным прапанавалі запойніц спецыяльныя анкеты і ацаніць кісласць, ве-

лічнае салодкага прысмаку, густата, аднароднасць смятаны, а таксама расставіць ўзоры па сваіх перавагах. У выніку маніторынг паказаў, што больш за іншыя спажываць спадабаўся узор №1. Прааналізаваны ўсе атрыманыя вынікі, спецыялісты Навукова-практычнага цэнтара НАН Беларусі па харчаванні прыйшлі да высновы, што айчыныя пакупнікі аддаюць перавагу дастаткова густой смятане з мінімальнай кіслотнасцю і менш выразнай салодкасцю прысмаку.

Як высветлілася, калі многія спажываўцы прасілі назваць ім выдатны смятаны, што спадабалася, і чулі ў адказ — «Беллакт», іх гэта вельмі здзіўляла. У названага прадпрыемства яны адзначалі толькі прадукцыю для дзіцячага харчавання. Для дэгустацыі былі адабраныя пяць узораў кансерваванага зялёнага гарошка — і імпортнай, і айчынай вытворчасці. Была зашыфраваная прадукцыя: пад №1 — ААТ «Тураў», Тураў; №2 — ТАА «Кубанскія кансервы», Расія, Цімашэўск; №3 — Kelet Food 2000 Kft, Венгрыя; №4 — УП «Слуцкі кансервавы завод», Слуцк; №5 — ААТ «Быхаўскі

кансервава-агароднінасушыльны завод», Быхаў.

Спецыялісты назвалі самыя непалупярныя гатаўнік у пакупнікоў — №3. Астатнія чатыры для спажываўцоў аказаліся прыкладна аднолькавымі, хіба толькі некаторыя аддалі перавагу сярэд інашча узор №5. У той жа час, трэба сказаць, пры экспертнай ацэнцы спецыялістамі ўсіх узораў гарошка найвышэйшай якасцю адрозніваўся менавіта узор №5.

Была зроблена выснова, што на спажывеўцоў перавагу аказвае ўплыву ступень якасці зялёнага колеру. Салодкасць і мяккасць гарошку таксама важныя для спажываўцоў, але гэтыя характарыстыкі ўсё ж не былі вызначальнымі.

Арганізатары дэгустацыі хацелі б, каб праект у далейшым стаў пастаянным. Яго зарэабаванасць відавочная, ды і самі пакупнікі актыўна адгукнуліся на прапанову ўзяць удзел у тэсціраванні, дарэчы, матывуючы сваё рашэнне тым, што даваецца грамадскама аб'яднанню «Беларускае таварыства абароны спажываўцоў».

Сяргей РАСОЛЬКА.

«Белавія» плануе закупіць яшчэ адзін «Боінг 737/300»

Сёння флот «Белавія» налічвае 6 самалётаў «Боінг 737/500», 3 — «Боінг 737/300», 4 — «CRJ-100/200LR» і 4 — «Ту-154 М». Самалёты нацыянальнага авіяперавозчыка можа сустраць у 37 гарадах 20 краін Еўропы, Блізкага Усходу і СНД. Чаргартыя паляты выконваюцца ў 91 аэрапорту 36 дзяржаў свету.

У 2010 годзе адркрыліся новыя рэгулярныя маршруты з аэрапорта «Мінск» у Рыгу, Екацярынбург, Тагерадн, Стакгольм, Батумі і Ашхабад. Штогод павялічваецца частата палятаў па існуючых маршрутах. За 15 гадоў свайго існавання «Белавія» дасягнула ўзроўню перавозак 1 млн пасажыраў у год.

«Мінск—Навіны».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Целевое назначение и месторасположение земельного участка | Начальная цена (руб.) | Размер задатка (руб.) | Расходы, связанные с формированием и регистрацией земельных участков (руб.) | Условия проведения аукциона | Характеристика земельного участка | Кадастровый номер |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | Для установки торгового павильона в аг. Ленина Сычковского сельсовета | 54 572 | 5 460 | 2 015 064 | Наличие не менее двух участников | Площадь 0,0200 га | № 720884004601000210 |
| 2. | Для установки торгового павильона в г.п. Глуша, ул. 8 Марта Бобруйского района | 248 960 | 24 900 | 1 788 916 | Наличие не менее двух участников | Площадь 0,0068 га | № 720885700001000517 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 28.04.2011 года в 15.00 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, ул. М. Горького, 41, 2-й подъезд, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после публикации извещения в СМИ. Последний день приема заявлений — 22.04.2011 года до 17.00. Информацию о земельном участке по контактному телефону в г. Бобруйске 52 70 24, 52 05 34.

1. Для участия в аукционе юридическое лицо, гражданин или индивидуальный предприниматель (лично или через своего представителя) в установленном в извещении о проведении аукциона срок обязан предоставить следующие документы: — заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка); — заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка (10 % от начальной цены) на безвозвратный расчетный счет финансового отдела Бобруйского райисполкома р/с 3642081821248 в филиале 703 АСБ «Беларусбанк», код 760, УНП 700003308, назначение платежа 04002; — гражданин — копию документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; — индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; — представитель гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенную доверенность; — представитель или уполномоченное должностное лицо юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования,

документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; — представитель или уполномоченное должностное лицо иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; — представитель иностранного гражданина — легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

2. Срок аренды земельных участков — 25 лет.

Порядок проведения аукциона:

1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднят только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю

цену и номер данного участника трижды и объявляет проданным предмет аукциона словом «продано», а участника аукциона — победителем в отношении соответствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить предмет аукциона по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион завершается, если после трехкратного объявления новой цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял своего номера.

4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии или организации до начала проведения аукциона в случае отсутствия участников аукциона либо если на объект аукциона претендует только один гражданин.

Местный исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона принимает решение о предоставлении победителю аукциона земельного участка. В течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения победителем аукциона обязан внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с проведением аукциона и подготовкой документации. После совершения победителем аукциона названных действий, местный исполнительный комитет заключает с ним договор аренды земельного участка. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора аренды земельного участка другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектом.

Участник аукциона, ставший победителем, обязан оплатить стоимость предмета аукциона, возместить затраты по оформлению материалов отвода и государственной регистрации создания земельного участка и расходы по публикации извещения в средствах массовой информации

Не сяды ў выпадковую машыну

А 37-гадовага брестаўчанка «злавіль» машыну на дарэзе і хацела хутчэй даехаць далому. Толькі хутчэй не атрымалася. Кіроўца завярнуў у глухі двор і пад пагарзы расправы адабраў у пасажыры тры залатыя пярсцічкі, два бранзалеты, ланцужок з кулонам — усяго на суму больш за 7 мільёнаў рублёў. Хутка рабаўніка затрымалі. Ён аказаўся 24-гадовага брестаўчаніна, раней судзімы за крадзяжы.

Яна СВЕТАВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район проводит аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды следующего недвижимого имущества ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район:

| № лота | Наименование объекта аренды | Адрес объекта аренды | Арендная площадь, м.кв. | Начальная цена продажи права заключения договора аренды, бел. руб. с НДС | Размер задатка, бел. руб. |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Часть склада Технического корпуса № 1 | Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, Технический корпус № 1 | 227,2 | 3 000 000 | 1 000 000 |

Условия проведения аукциона: Организатором аукциона и продавцом (арендодателем) является Закрытое акционерное общество «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район, адрес: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, Административное здание, 3 этаж, зал совещаний. Шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи права заключения договора аренды.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица любой формы собственности, а также иностранные инвесторы (иностранные государства, объединения, международные организации, иностранные юридические и физические лица, а также граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей).

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: — заявление на участие в аукционе и об ознакомлении с объектом аренды; — заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка в белорусских рублях; — юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь — доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; — представителями физических лиц — резидентами Республики Беларусь — нотариально заверенную доверенность; — юридическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; — юридическими и физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; — представителями юридических и физических лиц — нерезидентами Республики Беларусь — легализованную в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; — представителями физических лиц — резидентами Республики Беларусь — документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.

Потенденты на участие в торгах перед перечислением задатка обязаны связаться с организатором аукциона и представить материалы, свидетельствующие о том, что претендент соответствует указанному обязательным дополнительным требованиям. Если претендент соответствует этим обязательным дополнительным требованиям, то он получает согласие организатора торгов на перечисление задатка, а также может ознакомиться с объектом аренды.

Задаток перечисляется по безналичному расчету в белорусских рублях на расчетный счет ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район № 3012000273011 в ф-ле ОАО «Приорбанк» ЦБС № 115 г. Минск, ул. Кропоткина, 91, код 749, УНП 600438617.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме участников аукциона, выигравших торги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона или с момента регистрации продавцом (организатором аукциона) отказа от участия в аукционе. Участнику аукциона, выигравшему торги, задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчетах.

Победитель аукциона должен не позднее дня, следующего за днем проведения аукциона, после окончания торгов подписать протокол о результатах аукциона. Протокол подписывается в двух экземплярах победителем аукциона и членами аукционной комиссии.

Победитель аукциона заключает договор на аренду нежилого помещения в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Срок договора аренды нежилого помещения — 3 (три) года. Арендная ставка с НДС за один квадратный метр в месяц без эксплуатационных расходов на арендуемое помещение и без эксплуатационных расходов на помещения общего пользования: ЛОТ — 8 (восемь) у.е. за часть склада Технического корпуса площадью 227,2 кв.м. Одна у.е. равна стоимости одного евро, выраженной по курсу Национального банка Республики Беларусь. В случае уклонения или отказа от заключения договора аренды или уклонения или отказа от оплаты стоимости приобретенного права на заключение договора аренды задаток победителю аукциона не возвращается.

Оплата стоимости приобретенного права заключения договора аренды на объект недвижимости осуществляется по безналичному расчету в белорусских рублях в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона с победителем аукциона.

Заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 21.03.2011 г. до 14.00 включительно по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, Административное здание, 1 (первый) этаж, комната 103. Тел. (017) 237 95 65, 237 93 95.

Обязательные дополнительные требования к претендентам на участие в аукционных торгах:

У Расіі будучыя маці будуць атрымліваць SMS-падказкі

З восені бягучага года цяжарныя жанчыны ў Расіі пачнуць атрымліваць бясплатныя SMS-паведамленні з інфармацыяй аб здаровым ладзе жыцця, правільным харчаванні і парадамі па доглядзе дзіцяці. Аб гэтым была заяўлена ў ходзе візіту жонкі віцэ-прэзідэнта ЗША Джыл Байдэн у Наувуковы цэнтр акушэрства, гінекалогіі і перынаталогіі імя Кулакова.

Аналагічны праект па рассылцы бясплатных інфармацыйных SMS-паведамленняў пад назвай text4baby быў запусчаны ў ЗША некалькі месяцаў таму, і цяпер бясплатную рассылку атрымлівае каля 160 тысяч амерыканак, якія рыхтуюцца да мацярынства.

Укараненнем амерыканскага досведу ў Расіі будзе займацца некамерцыйная арганізацыя «Здароўе і развіццё». Пілотны праект праграмы будзе запусчаны восенню ў Маскве і Санкт-Пецярбургу і ахопіць, як мяркуюць, каля 100 тысяч расіянак.

Падпіскаца на бясплатную рассылку можна будзе адправіць SMS-паведамленне з указаннем тэрміну цяжарнасці на бясплатны нумар. Жанчыны будуць атрымліваць бясплатныя SMS-паведамленні сама меней раз на тыдзень. У іх будзе змяшчацца карысная для будучыя маці інфармацыя, у прыватнасці, звесткі аб праграме «Родавы сертыфікат», мацярынскім капіталі, дапамогах па цяжарнасці, іншых пытаннях сацыяльнай аховы, аб праходжанні неабходных медыцынскіх абследаванняў. Акрамя таго, у залежнасці ад тэрміну цяжарнасці, жанчын будуць інфармаваць аб развіцці плода, правільным харчаванні ў час цяжарнасці, фізічных практыкаваннях і гэтак далей. А пасля нараджэння дзіцяці ўдзельніцы праграмы будуць атрымліваць інфармацыю аб правільным доглядзе немаўляці, грудным кармленні, прафілактычных прызначэннях.

Змест рассылкі будзе часткова пазычаны з амерыканскай праграмы, аднак яна плануецца адаптаваць пад расійскія рэчаіснасці. У дадзены момант над тэкстамі SMS для расіянак працуюць спецыялісты профільных расійскіх медустаў, у тым ліку супрацоўнікі цэнтра акушэрства імя Кулакова.

Фінансаванне першых этапаў праграмы будзе ажыццяўляцца за кошт сродкаў некамерцыйных арганізацый і спонсараў, у прыватнасці, за сродкі спонсара аналагічнай амерыканскай праграмы кампаніі Johnson&Johnson. Аднак арганізатары праекта рэгуляваныя, што расылка не будзе змяшчаць ніякай рэкламы і прапаганды прэпараты, вакцын, паслуг ці канкрэтных вытворцаў. За зместам паведамленняў будзе строга сачыць Міністэрства аховы здароўя. Час атрымання SMS-паведамленняў жанчына будзе рэгуляваць сама, каб тыя не турбавалі яе малае. Да таго ж цяжарныя жанчыны к маладая маці зможа ў любы момант адмовіцца ад рассылкі — для гэтага трэба будзе толькі адправіць бясплатную SMS арганізатарам праекта.

Надзея НІКАЛАЕВА.



Фота Анастасіі КІШЧУК.

Крайна здароўя

Выпуск № 13 (249)

Дзіцячая тема

Няхай жыве бабуля!

Стасункі з бабуляй і дзядулем вельмі карысныя дзецям: яны дапамагаюць развіваць сацыяльныя навыкі. Да такой высновы прыйшлі ізраільскія псіхологі.

Асабліва неабходная прысутнасць бабулі або дзядулі тым дзецьмі, мама і тата якіх разведзеныя. Так малы лягчэй перажывае адсутнасць аднаго з бацькоў.

Псіхологі адзначаюць, што дзеці кантактуюць з бабулямі і дзядулямі больш, чым з аднагодкамі, і дзеляцца з імі навінамі і душэўнымі перажываннямі. Гэтыя задушэўныя размовы робяць малых спакойнымі, змяняюць правы пераключэння, дапамагаюць быць больш памірковамі да людзей.

На жаль, у сучасным свеце стасункі ўнікаюць і бабур ускладненыя, таму што большасць маладых бацькоў лічыць за лепшае жыць асобна. І ўсё ж часцей наведваюць з малымі васьш бацькоў. Хвіліны зносіна са старэйшым пакаленнем, як правіла, назаўсёды застаюцца ў памяці і становяцца аднымі з самых прыемных успамінаў пра дзяцтва.

КОЛЕР ВЫРАШАЕ ЎСЁ

Калі бацькі задумваюцца пра рамонт у дзіцячым пакоі, то часцей за ўсё выбіраюць шпалеры з вясёлым малюнкам з мішкамі, караблямі, лялькамі. Іх так замілоўваюць забавныя выявы, да таго ж калі ёсць выбар такіх шпалер — чаму б іх не купіць? Здаецца, што яны расправааныя спецыяльна для малых. Але мы нават не здагадваем, што насамроч шпалеры з малюнкам раздражняюць дзіцяці.

Да такой высновы прыйшлі брытанскія псіхологі, назіраючы за паводзінамі дзіцяці, якія растуць у пакоях з «дзіцячымі» шпалерамі. Малія проста яшчэ не могуць сказаць, што стандартныя малючкі, якія паўтараюцца, ім хутка надакуваюцца. Значна больш карысныя для дзіцячай псіхі аднатонныя шпалеры пасцельных адценняў: бледна-жоўтыя, блакітныя, рухавыя.

Колер адыгрывае вялікую ролю ў дзіцячым успрыманні і нават... фізіялогіі. Педягрыты з ЗША даказалі, што колер талеркі, з якой кормяць дзіця, уплывае на яго апетыт. Дзеці, якіх кормяць з талерак ярка-чырвоныя, аранжавага і жоўтага колеру, ядуць з ахвотай. А вась бледна-ружовы, цёмна-зялёны, шоры і белы посуд у многіх малых адбівае апетыт.

РАНА ЦІ ПОЗНА?

Няцямлівы малы хтапецца за венік або анучу, а бацькі няздак спяшаюцца адабраць «прыладу працы» са словамі: «Табэ яшчэ рана!». Некаторыя і зусім кажуць: «Паспееш яшчэ напрацавацца». Ды і ці мала што можа здарыцца: паграбляць венікам у вока, ударыць сабе па пальцы малатком...

Аднак і гэта не памылкіямы мы, імкнучыся вызначыць, калі дзіцяці варта пачынаць дапамагаць па гаспадарцы? Няхай малята па меры магчымасці выконваюць нескладаную працу разам з вамі. Псіхологі

адзначаюць, што сумесныя справы вельмі збліжаюць бацькоў і дзіцяці. Да таго ж лепшы спосаб прывучыць дзіця да парадку — асабісты прыклад.

Але не перастарайцеся. Вызначана, што малія, прывучаныя расцяўляць рэчы строга па месцах і сачыць за чысцінёй, часта бываюць пазбаўленыя ініцыятывы і пазбягаюць шумных гульніў.

НЯЎПЭУНЕНАСЦЬ — ПАМЫЛКА ВЫХАВАННЯ
Нерашучасць, няўменне дабівацца мэты і настаяць на сваім — не проста рыса характару дзіцяці. Часцей за ўсё гэтыя якасці — вынік няправільнага выхавання.

Псіхологі высветлілі, што маці няўпэўненыя ў сабе дзіцяці маюць падобныя рысы:

- арыентуюцца на сярэднія нормы пры выхаванні дзіцяці — гэта значыць параўноўваюць іх поспехі з вынікамі аднагодкаў, а намагаюцца самога малаго ў разлік не бяручы;
- жорстка кантралююць выкананне хатніх заданняў і ігнаруюць меркаванне дачкі або сына. Дапамогу бацькі выражаюць у форме загаду — гэта адбівае ў дзіцяці жаданне выказаць сваю думку і праўляць ініцыятыву;
- няўдачы нашчадка мамы тлумачаць адсутнасцю здольнасцяў: «Ён няўважлівы». У мяне самой таксама па матэматыцы была «тройка»;
- рэдка хваляць дзіцяці за дасягненні, а вась за дрэнныя адзнакі ахвотна ляць.

Калі вы хочаце, каб дзіця вырасла ўпэўненым у сабе, уважліва сачыце за тым, як вы рэагуеце на яго поспехі і няўдачы.

ЯК У АЦНУ ГАРОХАМ!
Або: у сяду уха уляцела, у другое вилецела! Такія словы няздак можна пачуць ад бацькоў і настаўнікаў, якія беспаспяхова спрабуюць растлумачыць дзецям жыццёвыя правілы. Чаму ж яны вымушаны паўтараць свае параванні сто разоў запар?

Псіхологі з ЗША падшлілі да гэтага пытання з навуковага пункту гледжання і высветлілі: дзеці мала думаюць пра будучыню, таму ім цяжка засвоіць веды, якія спатрэбіцца «потым». Малія засвойваюць інфармацыю адразу, але не асацыююць яе з канкрэтнай сітуацыяй у будучым. Працей кажуць, які адказаўчы вяды да таго моманту, калі яны могуць спатрэбіцца. Напрыклад, вы збіраеце дзіця на прагулку і тлумачыце, што трэба апрануць курткі, бо на вуліцы холадна. Яно апранае яе, але на наступны дзень выбягае на вуліцу без верхняй вопраткі. І толькі аднойчы, калі замерзае, яно зразумее, што цяпла адзенне засцерагае ад холаду, і надалей будзе апранацца па надвор'і.

Псіхологі раць бацькам не проста паўтараць правілы, а дапамагаць дзецям уявіць сітуацыю, у якой тыя могуць спатрэбіцца.

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

«Гарачая» лінія Міністэрства аховы здароўя (222 70 80):
14 сакавіка — галюны ўрач мінскага гарадскога псіханеўралогічнага дыспансэра Аляксандр Іванавіч СТАРЦАЎ.

15 сакавіка — галюны ўрач мінскай гарадскоў станцыі хуткай медыцынскай дапамогі Аляксандр Яўгенавіч ЖЫНКО.

16 сакавіка — намеснік начальніка аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Наталля Мікалаеўна ГРУШКОВІЧ.

17 сакавіка — намеснік дырэктара РНПЦ траўматалогіі і артэпедыі Андрэй Уладзіміравіч БАРЫСАЎ.

18 сакавіка — намеснік дырэктара РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Наталля Мікалаеўна АНТОНЕНКАВА.

У графіку магчымыя змяненні.

Вірус грыпу В выцясяне пандэмічных вірус

Як паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя (222 70 80): 14 сакавіка — урач-імунолаг мінскай абласной дзіцячэй клінічнай бальніцы Наталля Анатолеўна АНДРАСЮК.

15 сакавіка — загадчык акушэрска-рэабілітацыйнага аддзялення мінскага абласнога рэспірацыйнага дома Валерыі Дзмітравіч БУЙНЕВІЧ.

16 сакавіка — намеснік галюна ўрача па аргументацыі мінскай абласной клінічнай бальніцы Анатоль Іванавіч СЯДЬЦ.

17 сакавіка — намеснік галюна ўрача па арганізацыйна-метадычнай рабоце мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аляксандр Эдуардавіч ВАЛЬЧУК.

18 сакавіка — загадчыца кардыялагічнага аддзялення мінскай абласной дзіцячэй клінічнай бальніцы Святлана Іванаўна КЛЯЧАН.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ФЭН-ШУЙ ГАРАСКОП

Нядзеля, 13 сакавіка
Дзень унесе гармонію і раўнавагу як у адносіны любога характару, так і ў практычныя справы. Добры час для атрымання новых уражанняў і задавальнення ад жыцця, а таксама зносіна і пакупак.

Панядзелак, 14 сакавіка
Назваць дзень спрыяльным для адказных і важных крокаў і разважлівых. Прынамсі там, дзе якасць выніку значна важнейшая за выдаткаваны час, лепей не спяшацца і дачакацца лепшага часу.

Аўторак, 15 сакавіка
Сёння трэба быць гатовым да любых нечакананцтваў, асабліва калі ўзброіцца добрай рэакцыяй і баявым настроем і выбіраць актыўную лінію паводзін — дзень нас чакае даволі насычаны і няпросты.

Серада, 16 сакавіка
Не лепшы дзень для развіцця адносін, пошуку агульнай мовы з навакольнымі і, адпаведна, прадуктыўнага з імі ўзаемадзеяння, таму вельмі старацца ў пошуку паплекі і аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

Грэцкая каша з тварагом
Вазміце: 1 шклянка грэцкіх крўц, 150 г тварагу, 5 шклянак вадку, 1,5 чайнай лыжкі цукру, 1 сталовую лыжку растушчанага масла, соль на смак.

Крўцы перабраць і прамыць. Тварог пасыпаць цукрам і старанна перамяшаць. У керамічныя вогнетрывалыя гаршкі пакласці палову грэцкіх, на яе — тварог, зверху — астатнія крўцы, зачыніць халадной вадкай, паліць распушчаным маслам, паставіць у нагрэтую духоўку і тушыць на слабым агні да гатовацці. Падаваць у гаршчочках. Да кашы можна падаць масла, смятану або вяршкі.

Грэцкая каша з разынкамі
Нам спатрэбіцца: 2 шклянкі грэцкіх крўц, 2 яйкі, 2,5 шклянкі вадку або малака, 100 г сметанковага масла, 1 шклянка дробных разынак без костачка, 4-5 сталовых лыжак цукру, 1 чайная лыжка молатай карыцы, соль на смак.

Грэцкія крўцы, прамыць, перабраць і пасыпаць карыцай, перацерці з сырым яйкамі да ўтварэння аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

Грэцкая каша з разынкамі
Нам спатрэбіцца: 2 шклянкі грэцкіх крўц, 2 яйкі, 2,5 шклянкі вадку або малака, 100 г сметанковага масла, 1 шклянка дробных разынак без костачка, 4-5 сталовых лыжак цукру, 1 чайная лыжка молатай карыцы, соль на смак.

Грэцкія крўцы, прамыць, перабраць і пасыпаць карыцай, перацерці з сырым яйкамі да ўтварэння аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

Грэцкая каша з разынкамі
Нам спатрэбіцца: 2 шклянкі грэцкіх крўц, 2 яйкі, 2,5 шклянкі вадку або малака, 100 г сметанковага масла, 1 шклянка дробных разынак без костачка, 4-5 сталовых лыжак цукру, 1 чайная лыжка молатай карыцы, соль на смак.

Грэцкія крўцы, прамыць, перабраць і пасыпаць карыцай, перацерці з сырым яйкамі да ўтварэння аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

Грэцкая каша з разынкамі
Нам спатрэбіцца: 2 шклянкі грэцкіх крўц, 2 яйкі, 2,5 шклянкі вадку або малака, 100 г сметанковага масла, 1 шклянка дробных разынак без костачка, 4-5 сталовых лыжак цукру, 1 чайная лыжка молатай карыцы, соль на смак.

Грэцкія крўцы, прамыць, перабраць і пасыпаць карыцай, перацерці з сырым яйкамі да ўтварэння аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

Грэцкая каша з разынкамі
Нам спатрэбіцца: 2 шклянкі грэцкіх крўц, 2 яйкі, 2,5 шклянкі вадку або малака, 100 г сметанковага масла, 1 шклянка дробных разынак без костачка, 4-5 сталовых лыжак цукру, 1 чайная лыжка молатай карыцы, соль на смак.

Грэцкія крўцы, прамыць, перабраць і пасыпаць карыцай, перацерці з сырым яйкамі да ўтварэння аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

Грэцкая каша з разынкамі
Нам спатрэбіцца: 2 шклянкі грэцкіх крўц, 2 яйкі, 2,5 шклянкі вадку або малака, 100 г сметанковага масла, 1 шклянка дробных разынак без костачка, 4-5 сталовых лыжак цукру, 1 чайная лыжка молатай карыцы, соль на смак.

Грэцкія крўцы, прамыць, перабраць і пасыпаць карыцай, перацерці з сырым яйкамі да ўтварэння аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

Грэцкая каша з разынкамі
Нам спатрэбіцца: 2 шклянкі грэцкіх крўц, 2 яйкі, 2,5 шклянкі вадку або малака, 100 г сметанковага масла, 1 шклянка дробных разынак без костачка, 4-5 сталовых лыжак цукру, 1 чайная лыжка молатай карыцы, соль на смак.

Грэцкія крўцы, прамыць, перабраць і пасыпаць карыцай, перацерці з сырым яйкамі да ўтварэння аднастайнай масы, высушыць і прасеяць праз друшляк, каб крупіны аддзяляліся адна ад адной. У парывах керамічных гаршчочкі ўліць малака або вадку, давесці да кіпення, дадаць палову размячанага масла, трохі солі і, хутка мяшаючы, усыпаць падрыхтаваныя грэцкія крўцы. Праварыць кашу на моцным агні на працягу 5 хвілін, затым памешчыць агонь да слабoga, накрыві гаршкі накрывкамі і варыць яшчэ 10 хвілін. Перамяшаць кашу, каб не было камкаў, усыпаць прамытыя, абдадзеныя кіпенем і абсушаныя разынкі, цукар, карыцу і астатняе масла, добра размяшаць, паставіць у нагрэтую духоўку і запякаць на слабым агні на працягу 20—30 хвілін. Падчас запякання кашу трэба 2—3 разы перамяшаць, каб яна раўнамерна падрумянілася. Гатовую кашу можна паліць сярпом ад варэння або пасыпаць цукрам. Можна асобна падаць вяршкі або ўзбіты з цукрам бялок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Аукцион состоится 25 марта 2011 г. в 11.00, по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 21 марта 2011 года | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дата, время и место проведения аукциона, организатор торгов |
| 2 | Срок приема документов |
| 3 | Номер лота |
| 4 | Адрес земельного участка |
| 5 | Кадастровый номер участка |
| 6 | Площадь, га |
| 7 | Целевое назначение |
| 8 | Срок аренды |
| 9 | Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия |
| 10 | Ограничения и условия |
| 11 | Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории |
| 12 | Начальная стоимость, рублей |
| 13 | Сумма задатка, рублей |
| 14 | Затраты по изготовлению землеустроительной документации, рублей |
| 15 | Стоимость расходов по организации и проведению аукциона (ориентировочно), рублей |

1. Внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка.

2. Возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка.

3. Заключение победителем с райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок.

4. Получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектного плана на строительство объекта в срок, не превышающий 1 год.

5. Осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

6. 0,0030 — охранный зона водопровода

11. Подключение к общегородским сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.

12. 111 961

13. 10 000

14. 1 326 882

15. 1 000

ЖАРСЦІ ПА БУДЫНКУ — 2

Ліст з Мінгарвыканкама ў Саюз мастакоў мае дабрачынны характар

Сапраўдныя жарсці адбываюцца вакол сітуацыі з лістом Мінгарвыканкама, у якім горад прапанаваў Саюзу мастакоў «прыняць рашэнне пра абавязковую перадачу дадзенага будынка ў камунальную ўласнасць г. Мінска». Раней («Звязда», 10 сакавіка 2011 г.) мы агучылі пазіцыю КА «Саюз мастакоў», для якой Палац мастацтва на вул. Казлова, 3 з'яўляецца адной з галоўных выставачных пляцовак і удала адноціў у самым цэнтры сталіцы, прыцягваючы ўвагу да сучаснага беларускага мастацтва. Цяпер сітуацыю каментуе **начальнік упраўлення культуры Мінгарвыканкама Віталіна Уладзімір Савіцкая**:

«На працягу доўгага часу Саюз мастакоў меў складанасці па ўтрыманні Палаца мастацтва, і наступлова будынак прыйшоў у стан, калі па функцыянальным прызначэнні яго выкарыстоўваць было нельга з-за небяспекі для наведнікаў. Там прапанаваўся істотны капітальны рамонт. Вяртаўся перамовамі з Саюзам мастакоў, пра тое, што неабходна прыводзіць Палац мастацтва ў лепшы стан. Неаднакроць МІНС рабіла свае прадлісанні...»

— **Старшыня Саюза мастакоў Уладзімір Савіцкая, што МНС цалкам задаволена станам будынка, і Саюз мастакоў выконвае ўсе яго прадлісанні.**

— Рэч у тым, што прадлісанні МНС выносіліся яшчэ ў 2007 годзе. Паставой дзяржаўнага пакарнага наглядку эксплуатацыя будынка Палаца мастацтва была забаронена. Было прынятае рашэнне Мінскага гарадскога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях аб магчымасці правядзення работ па ліквідацыі парушэнняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў сістэмы супрацьпажарнага нармавання без права эксплуатацыі памышканнага прызначэнні. Інфармацыя пра супрацьпажарны стан аб'екта ў 2007 годзе нават накіроўвалася ў пракуратуру горада Мінска. Некалкі службовых асоб ГА «Саюз мастакоў» за парушэнне правіл супрацьпажарнай бяспекі былі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Тым часам горад разам з Саюзам мастакоў спрабавалі знайсці нейкае кампраміснае рашэнне па прывядзенні будынка Палаца мастацтва ў належны тэх-

нічны стан. Але рэч у тым, што згодна з заканадаўствам Мінгарвыканкам не мае права расхадваць сродкі з бюджэту горада на рэканструкцыю і рамонт аб'екта, які з'яўляецца ўласнасцю грамадскага аб'яднання. А Палац мастацтваў, як вядома, з'яўляецца ўласнасцю Саюза мастакоў. Арганізацыя пачала рамонт будынка. Вось ужо 1,5 года яна ўкладвае істотныя грашовыя сродкі ў рамонт: замену канструктыві, даху, вокнаў, сістэмы асвятлення і г.д. Але на рамонт памышканнага паграбавана значна больш фінансавых сродкаў... У сувязі з гэтым горад у якасці дапамогі прапанаваў свае паслугі, каб скараціць тэрмін правядзення рамонтных работ на гэтым аб'екце. Але для таго, каб Мінгарвыканкам меў права траціць на рамонт бюджэтных грошай, неабходна, каб Палац мастацтва быў уласнасцю горада.

— **А далей што з гэтым будынкам? Мінгарвыканкам верне яго ва ўласнасць Саюза мастакоў? Ці зможа грамадскае аб'яднанне пасля рамонтнага тэга жа свабодна карыстацца гэтай пляцоўкай для сваіх мастацкіх патрэбаў?**

— Вы ведаеце, гэта проста прапанова Мінгарвыканкама, далейшыя пытанні, вядома, маглі б абмяркоўвацца з Саюзам. Калі б будынак быў перададзены ў камунальную ўласнасць горада, выкарыстанне памышканнага Палаца мастацтва ажыццяўляліся б у межах сумеснай дзейнасці. Гэтае пытанне трэба абмяркоўваць асобна з Саюзам мастакоў. Але пакуль няма іх рашэння.

— **Можа скласціся такая сітуацыя, што Саюз мастакоў адмовіцца ад гэтай дапамогі і сам сваімі сродкамі будзе рамантаваць гэты будынак...**

— Калі Саюз у стане сваімі сіламі выканаць увесь комплекс рамонтных работ, то вядома. Гэта іх уласнасць, яны распрадкаркалі. І яны ў праве вырашаць — прымаць дапамогу Мінгарвыканкама альбо не. Хацелася б, каб усё зразумелі сутнасць гэтага ліста: гэта адзін з рэальных шляхоў, па якім мы маглі б пайсці, каб адрамантаваць будынак Палаца мастацтва ў цэнтры сталіцы.

Вольга ЧАЙКОУСКАЯ.

Брэўсу і Гапонаву прысудзілі штраф і выпусцілі з-пад варты

Суд Маскоўскага раёна Мінска прызнаў грамадзянаў Расійскай Федэрацыі Арцёма Брэўса і Івана Гапонаву вінаватымі ва «удзеле ў масавых беспарадках, якіх суправажаліся пагарамі, знішчэннем маёмасці, супраўільным прадстаўнікам улады...» (па ч. 2 арт. 293 Крымінальнага кодэкса) і прызначылі кожнаму з іх пакарэнне ў выглядзе штрафу ў памеры 300 базавых велічынь.

Крымінальным кодэксам за акрэсленае злчынства прадуджэна пакарэнне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін ад трох да васьмі гадоў. Суд жа ўлічыў шэраг змякчальных абставін, у прыватнасці, малады ўзрост падушных, тое, што яны да гэтага не мелі судзімасці і цалкам кампенсавалі ўрон, які нанеслі дзяржаве, і прымяніў у дацьненні расійян артыкул 70 Крымінальнага кодэкса Беларусі (прызначэнне больш мяжкага пакарэння, чым прадугледжана за такое злачынства).

Пасля вынесенага прысуду грамадзян Расійскай

Федэрацыі вызвалілі з-пад варты пад падпіску аб нявыезде. На працягу 10 сутак яны могуць абскардзіць рашэнне суда.

У той жа дзень у судзе Маскоўскага раёна быў агучаны прысуд і яшчэ аднаму фігуранту па справе аб несанкцыянаванай ачэцці. Дзьмітрый Мядзведзь прызнаны вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках па ч. 2 арт. 293 КК і прыгаворыў да трох гадоў абмежавання волі без накіравання ва ўстанову закрытага тыпу.

Акрамя названых фігурантаў па справе, беларускімі судамі за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня асуджаны Васіль Парфяноў (да 4 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму), Аляксандр Атрашчанкаў (да 4 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай установе ўзмоцненага рэжыму), Аляксандр Малчанюў (да 3 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму) і Дзьмітрый Новік (да 3 гадоў і 6 месцаў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму).

Надзея ПАЎЛАВА.

ЗАРПЛАТА Ў КАНВЕРТАХ: ХТО ВІНАВАТЫ — РАБОТНІК ЦІ НАЙМАЛЬНІК?

Міністэрства па падатках і зборах распрацоўвае новыя меры па канвертах з так званымі зарплатамі ў банкрутах, калі наймальнік плаціць сваю работніку грошы ў аход бухгалтэраў для эканоміі на падатках. У прыватнасці, зараз распрацоўваецца праект указа Прэзідэнта краіны «Аб некаторых мерах па падрыхаванні выплат (выдачаў) ў натуральнай форме» даходаў без адлюстравання ў бухгалтэрскай ўліку, уліку даходаў і расходу арганізацыі і ІП». Сваімі напрацоўкамі і мэтамі такіх дадатковых мер па барацьбе з «чорнымі зарплатамі» на Савеце па развіцці прадпрыемльнасці падзяліўся **Васіль КАМЕНКА, намеснік міністра па падатках і зборах**:

— Гэта дастаткова складаная праблема для кантрольных органаў, бо носіць вельмі скрыты характар: наймальнік атрымлівае сваё прыбытак за кошт каго, што не плаціць у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, дзеліцца частай гэтага прыбытку з працаўніком — і той частку зарплаты атрымлівае навушнымі грашыма, а па дакументах — нейкую мінімальную зарплату. Праўда, калі была ўсталяваная плоская шкала падаткаабкладання, рэзка знізілася зацікаўленасць і жаданне работніка ў такой схеме, што паказвае і нашы маніторынг. Бо работнік губляе ў пытанні атрымання крэдыту, выплат у выглядзе звальнення ці атрымання траўмы і г.д. Але ў нашым заканадаўстве сёння адсутнічае такое паняцце як выплата неафіцыйнай зарплаты і наступствы для наймальніка. Сёння ёсць насутствы толькі для работніка, таму калі работнік атрымлівае грошы неафіцыйна, то мы яму даём заўважлівае дэкларацыю, даём штраф, падаходны падатак, а наймальнік застаецца як быццам бы ў іюбакі. І вось гэты праблем у заканадаўстве не дае агульна супрацьдзейнічаць зарплатам у канвертах.

Па статыстыцы, агучанай Васілём Барысавічам, у 2010 годзе падатковымі органамі выяўлена 1974 выпадкі парушэння наймальнікамі заканадаўства аб працы і зароботнай плаце, па выніках кантрольных мерапрыемстваў у бюджэт краіны было даналічана 1,9 мільярд рублёў (у тым ліку падаходнага па-

тар СТАА «Марка», пацікавіўся, ці не стане новы ўказ спосабам помсты надбрасумленны работніцай сваіму наймальніку: маўляў, можна пайсці ў падатковую і сказаць, што апошнія тры гады выплывалася «шэрая» зарплата.

— Такая практыка існуе і сёння, проста зараз гэта ўводзіцца ў рамкі праблемы. Але ў нас дзейнічае прэзумпцыя невінаватасці, і канешне, у кожным такім выпадку органы фінансавых расследаванняў павінны даказваць віну прадпрыемства: для гэтага існуе бухгалтэрыя прадпрыемства, для гэтага існуюць ведамствы, тлумачэнні, я ўжо не кажу пра аперацыйныя шляхі. Ніхто не кажа пра тое, што калі грамадзянін прыйшоў і сказаў, што яму далі навушныя грошы, то прадпрыемства аўтаматычна будзе пакарэнае.

Разам з тым **Георгій БАДЗЕЙ, старшыня праўлення Бізнесасюза за імпрыямальнікаў і наймальнікаў імя прэфесара М.С. Кунюўскага**, наогул не лічыць, што ад прыняцця ўказа ў такім выглядзе будзе нейкая карысць без глыбокіх рэфармаў пенсійнай сістэмы:

— Мне здаецца, што наогул гэты праект ўказа не даць тыя вынікі, на якія ён разлічаны, бо проста пачнуць глыбей хаваць гэтыя вылаты. І па-другое, вырашаючы гэтую праблему, трэба мець на ўвазе, што сёння падатковы ціск, у тым ліку і ў фонд сацыяльнага забеспячэння, настолькі вялікі для наймальніка, што яго ўжо роўна трэба зніжаць. Таму пытанне аб зарплатах у канвертах трэба вырашаць адначасова з рэфармаваннем пенсійнай сістэмы, пераходзіць на назапашвальную сістэму пенсійнага забеспячэння. Тады работнік будзе бачыць, што грошы прыйшлі яму на рахунак, і з гэтага рахунку ён будзе атрымліваць по-тым сваю пенсію — так, прынамсі, робіцца ва ўсім свеце.

Але намеснік міністра па падатках і зборах лічыць, што рэфарма пенсійнай сістэмы — працэс доўгі, а дзейнічаць трэба неадкладна: — У нас сёння ва ўрад унесены адпаведныя прапановы па пераглядзе сістэмы адлікаў і вылат у пен-

сію. А ў гэтай пазіцыі яго падтрымлівае і **Аляксандр ФЕДОРЦУК, першы намеснік старшыні Бяроўскага Суда Рэспублікі Беларусь**:

— Давайце ўсё-такі рэальна ўлічваць узровень прававой культуры і менталітэт нашых грамадзян, не будзем лічыць, што яны тако-



га ж узроўню прававых ведаў, як не стане новы ўказ спосабам помсты надбрасумленны работніцай сваіму наймальніку: маўляў, можна пайсці ў падатковую і сказаць, што апошнія тры гады выплывалася «шэрая» зарплата.

— Такая практыка існуе і сёння, проста зараз гэта ўводзіцца ў рамкі праблемы. Але ў нас дзейнічае прэзумпцыя невінаватасці, і канешне, у кожным такім выпадку органы фінансавых расследаванняў павінны даказваць віну прадпрыемства: для гэтага існуе бухгалтэрыя прадпрыемства, для гэтага існуюць ведамствы, тлумачэнні, я ўжо не кажу пра аперацыйныя шляхі. Ніхто не кажа пра тое, што калі грамадзянін прыйшоў і сказаў, што яму далі навушныя грошы, то прадпрыемства аўтаматычна будзе пакарэнае.

Разам з тым **Георгій БАДЗЕЙ, старшыня праўлення Бізнесасюза за імпрыямальнікаў і наймальнікаў імя прэфесара М.С. Кунюўскага**, наогул не лічыць, што ад прыняцця ўказа ў такім выглядзе будзе нейкая карысць без глыбокіх рэфармаў пенсійнай сістэмы:

— Мне здаецца, што наогул гэты праект ўказа не даць тыя вынікі, на якія ён разлічаны, бо проста пачнуць глыбей хаваць гэтыя вылаты. І па-другое, вырашаючы гэтую праблему, трэба мець на ўвазе, што сёння падатковы ціск, у тым ліку і ў фонд сацыяльнага забеспячэння, настолькі вялікі для наймальніка, што яго ўжо роўна трэба зніжаць. Таму пытанне аб зарплатах у канвертах трэба вырашаць адначасова з рэфармаваннем пенсійнай сістэмы, пераходзіць на назапашвальную сістэму пенсійнага забеспячэння. Тады работнік будзе бачыць, што грошы прыйшлі яму на рахунак, і з гэтага рахунку ён будзе атрымліваць по-тым сваю пенсію — так, прынамсі, робіцца ва ўсім свеце.

Але намеснік міністра па падатках і зборах лічыць, што рэфарма пенсійнай сістэмы — працэс доўгі, а дзейнічаць трэба неадкладна: — У нас сёння ва ўрад унесены адпаведныя прапановы па пераглядзе сістэмы адлікаў і вылат у пен-

Павел БЕРАСНЁЎ.

У ПОШУКАХ МАСТАДАРА

Вялікая колькасць аб'ектаў і будынкаў у нашай краіне застаецца незапрабаванай. Многія з іх дасталіся нам у спадчыну ад былога Саюза, другія ж адносяцца да рэспубліканскай маёмасці ці з'яўляюцца камунальнай уласнасцю.

З распадам СССР некаторыя вайсковыя часткі пакінулі свае базы на тэрыторыі Беларусі. Нам дасталіся былыя ваенныя гарадкі і аб'екты, якія няпроста прыставаць на патрэбу мірнага жыцця. Ды і знаходзяцца яны, як правіла, на пэўнай адлегласці ад населеных пунктаў.

Нейкі год таму пад Маларытай імкнуліся прадаць якаясьці аб'екты. Міністэрства абароны і сёння прапаноўвае ў Бяроўскаўскім і Баранавіцкім раёнах шмат прамысловых аб'ектаў, якія ўзводзіліся за савецкім часам, а некаторыя з іх будаваліся з усеасяжным размахам. Тады яны нікому не давалі, што неўзабаве ўсе яны нікому не будуць патрэбныя.

На ўскраіне Баранавіцкай стаіць цэлы новы мясакамбінат. Але, вядома, яны не будуць запатрабаваны да скону веку, бо і стары мясакансервавы камбінат у горадзе закрылі. Стаіць і недабудаваны піўзавод — бетонныя сцены, апорныя фермы, маршчы... З прамысловых аб'ектаў, якіх выкарыстаннем існуюць аб'ектыўныя праблемы, а ў нас размова пойдзе пра будынкі, якія не павінны пуставаць.

Па вуліцы Кірава ў Баранавічах знаходзіцца Дом быту. У свай час з ім было шмат праблем. Структурам бытавога абслугоўвання неабходна было жыцьваць. Сёння пад дахам Дома быту знайшлі прытулак многія арганізацыі і прадпрыемальнікі. Толькі на першым паверсе будынка знаходзіцца апток, клуб «Шалом», крамы «Фартуна» і «Рытуальныя паслугі», фоталабараторыя, цырульня, МТС, а яшчэ тут рамантаюць аўтабак, гадзіннікі, тэлефоны, гандлююць пральнымі сродкамі, канцэртавымі, рыбальной аснасткай...

Здацца плошчы ў арэнду — гэта нармальны сродак для жыццявацца ці нават для таго, каб мець прыбытак. У Доме быту віруе жыццё. А вось што сказала **дырэктар фабрыкі пашыву і рамонтну адзення Таццяна ШЫНА**:

У свай час бытавому абслугоўванню прыйшлося вельмі цяжка, і некаторыя яго структуры не выжылі. Нашаму Дому быту (а цяпер у ім знаходзіцца фабрыка па па-



шывы адзення), было нялёгка, зараз сітуацыя стабілізавалася, і мы шыем рознае спецадзенне для работнікаў чыгункі, камунальнай гаспадаркі, вогратку для іншых арганізацый. Але без здычы плошчаў у арэнду не вытрымалі б. Толькі за цяпло прыходзіцца плаціць 8 млн рублёў месяц. А галоўнае, калі некаторыя будынкы ў поўным заняпадзе, то наш — у добрым стане.

А праз вуліцу, за 100 метраў ад Дома быту, знаходзілася фотатэатраль, якое не вытрымала канкурэнцыі: у фотандустрыю прыйшлі заходнія тэхналогіі. Гадоў пятнаццаць двухпаверховы будынак пуставаў, але быў у належным выглядзе. А некалькі гадоў таму ў ім выбілі шыбу, за тым адчынілі вокны, выламалі дзверы... І усё скончылася тым, чым закінчавалі ў такіх выпадках. Выкралі аконныя рамы, знялі батарэй ацяплення, і нават дошкі падлогі вынеслі — цяпер у дом сідваецца смецце ды дзеці па ім плазюць.

Між тым, у былым фотатэатраль маглі адкрыць, напрыклад, нейкі цэх, ды ў такім доме і жыць можна было б. А сёння каму ён патрэбён? Але ж ёсць гаспадар, які асабіла не турбаваўся, што з гэтым будынкам стане. Калі б у доме былі людзі, то яго не напатак бы такі лёс. Адсюль і выснова. Закупіць будынкі (аб'екты), якія зараз пустыя, неабходна прадаваць, аддаваць у арэнду і, можа, асабіла не трэба думаць пра вялікі прыбытак — важна захаваць збудаванне. Колькі б у нас захавалася культурна-гістарычныя помнікы архітэктуры, калі б яны мелі свайго гаспадарана — чалавеча, якому належалі б тыя, ужо зруйнаваныя сядзібы, маенткі, палацы...

На Брэстчыне, неабходна прызнаць, улада імкнецца прадаць ці здаць у арэнду будынкі, якія пустыя. У катэгорыю першых трапіла 59 аб'ектаў, а ў катэгорыю другіх — 37 (па апошніх звестках). Некаторыя аб'екты даволі вялікія. Напрыклад, Лунінецкі

рамонтна-механічны завод здае ў арэнду адміністрацыйна-бытавы корпус плошчай 4097 квадратных метраў, а вось музей-сядзіба Тадэвуша Касцюшкі прапануе частку памышканна ў музей плошчай 2 кв. метры для рознічнага гандлю. Тая два метры знаходзяцца на першым паверсе пяціпаверховага жылга дома. Стала цікава. Я выйшаў на аддзел культуры і вацвіцкага райвыканкама і пачуў:

— А тыя два метры ўжо ўзялі ў арэнду і гандлююць сувенірамі.

— Значыць, радзіму Т. Касцюшкі наведвае шмат турыстаў? — Турысты да нас едуць. Музей-сядзібу наведвае прыкладна 15 тысяч чалавек у год.

Выходзіць, што і ад двух метраў нешта можна мець.

Пры здачы ў арэнду памышканна ўлады часта ставяць умову — для якой мэты яго неабходна выкарыстоўваць. Гэта можа быць гандлёвая кропка, офіс, склад... А, напрыклад, у Пінску папярэджаюць, што арэндаванае памышканне нельга выкарыстоўваць для арганізацыі ігральнага бізнесу.

Што датычыцца аб'ектаў, выстаўленых у валодасці на продаж, то самы дарэгі з іх — гэта вытворчая база Белазаёрскага завода калейнага РЭС, яе рэшткавы кошт 1979,500 тысяч рублёў. Праўда, аб'ект падлягае дэмантажу. І ўвогуле, вялікая колькасць аб'ек-

таў пасля пакупкі падпадае пад знос — такая ўмова продажу.

Прадаецца ўсё, што вам трэба. Вось Баранавіцкая швейная фабрыка за 376 мільёнаў выставіла на продаж аздарэаўленчы лагер «Чайка» на возеры Гаць.

Некаторыя прадпрыемствы маюць перад дзяржавай вялікі даўг, і за іх давядзіцца разлічвацца маёмасцю. Напрыклад, прадаецца крама Баранавіцкага камбіната харчовых прадуктаў, якая знаходзіцца ў падвале жылга дома. Тут раней нават працаваў бар. Але месца, празванае ў народзе «ямай», аказалася не даходным. А кожны, хто купіць аб'ект, хоча мець у яго нейкі прыбытак ці максімальна выкарыстаць для сябе. Адначасу, што самыя смачныя кавалкі прага, гэта, найперш, аб'екты, якія размяшчаюцца бліжэй да цэнтры горада ці ў яго межах, — ужо раскуплены ці знаходзіцца ў арэнде.


Прадаюцца будынкі і на вёсках: паштовай сувязі, ФАПы, аптэкі... Але навошта чалавек, скажам, за аптэку плаціць 55 мільёнаў, калі ў вёсцы можна купіць хату значна танней?

Прыкупу: а які аб'ект можа бы я купіць? Прагледзеў усё спісы і спыніўся на цяляцях, якія прадае Міністэрства абароны ў ваенным гарадку. Адна цяляцця плошчай 260 квадратных метраў мае рэшткавы кошт 1 мільён 207 тысяч. А другая — 3944 тысяч рублёў. Цяляцці знаходзяцца ў Бяроўскаўскім раёне, і іх неабходна адтуль вывезці (прадаюцца на знос). Ды і яшчэ невядома, што ад тых цяляцці засталася. Магчыма, толькі караскі. Пасля некалькіх званкоў у розныя ўстановы атрымаў тэлефон вайсковай часткі, якая знаходзіцца ў вёсцы Бронная Гарэ, і выйшаў на намесніка начальніка па тыле, падпалкоўніка Міхаіла ПРАКУРАТА:

— Цяляцці гэтыя будуць разбірацца — яны знаходзяцца на тэрыторыі вайсковай часткі. Не ведаю, што дашам вам выбраць, хіба толькі цяглу ды тошкі. Тэпшы рыхаць і паглядзець.

Як бачым, не ўсё выстаўленае на продаж аб'екты ўпалоўняць цікавасці для пакупнікаў. Некаторыя збудаванні неабходна будзе знесці, каб яны не «мазолілі» вока. А тая, што ў добрым стане, трэба захаваць. Магчыма, і дачакаюцца гаспадары.

Сымон СВІТЭЦНОВІЧ. Фота аўтара.



Заватуюкі мастака

УЛАДЗІМІР І ТАЕМНЫ ПАКОЙ

У Рызе я пазнаёміўся з латышскім патрыётам Уладзімірам. Славянская імя і напалову украінска кроў не заміналі яму весці актыўнае змаганне за самастойнасць Латвіі. Валодзя запрапусі мяне да сябе дома, мы выпілі, ён паказаў таемны пакой. Той быў зусім маленечкі, без аёна, у ім ледзь змяшчалася вузкі локат ды тумбачка з настольнай лампаю. «Калі трэба будзе перахавацца, прыязджай і жыць...» Згадкі пра таемны пакой у Рызе шмат калі ў жыцці дапамагалі мне прымаць правільнае і мужнае рашэнне. Мужчыне важна мець у далёкім горадзе надзеянага таварыша, які, калі што якое, даць магчымае перахавацца.

ШЫМА І ШВЕД

Каля крамы сустраў Шыму. Гэта той Шыма, які прапачуся ў сваёй кватэры з нажом у руцэ і двума трупамі на падлозе. Адвакат трапіўся правільны, суд за Шымай празнаў толькі перавышэнне вымушанай самаабароны. Шыма асудзеў свае поўныя пяці гадоў... Зрэшты, пра гэта і так усё даўно ведаюць. Прайшло, прамінула. Гэтым разам Шыма папрасіў у мяне пяць рублёў на гарэлку. Звычайна я не даю Шыме грошай. Зразумела! Дзіў, ён зноў прапачнецца на варэльні з нажом у руцэ... Але ж Шыма моцна прасіў, казаў пра запой, які цягнуцца больш за месяц. З шостага кастрычніка па трынаццатае снежня Шыма неспушына піў. Я даў грошы на тое плаціццаў беларускага бальзаму. Шыма каўтуў з рыльца грамаў трыццаці і распавяў пра Шведы. Нашы агучылі знаёмы Сяргей Шаўцоў, мянушка Швед, з'ехаў жыць на вёску. Ён набраў замоў на вырабленне аналя і рама для алтара. Замоўві Швед не зрабіў, бо не дагледзеў дрэва. Дуб, які ён сушыў для працы, парвала. Дрэва патрэсалася, і Швед не выканаў замоў. Давялося яму ісці ў нарыхтоўшчыкі дроў. Цяпер Швед ходзіць па вёсках і дамагае справным гаспадарам плаваць і калочы дрэвы. Я ўявіў, як на марозе пад снегам мы са Шведам кладзём на козлы бярэзавыя бервяно і пачынаем яго располваць на акуртанія чурбакі. Я

нават парадаваўся за Шведы, а Шыма зрабіў выгляд, што падзяляе маю радасць за таварыша і адсёрбаў наступныя трыццаць грамаў духмянага бальзаму.

СЫС І СЫС

Мікола Ваўранюк падарыў мне свой новы фільм «Сыс пра Сыс». Мікола працаваў над фільмам у якасці рэжысёра. Сцэнар напісала Паліна Сцяпаненка. Галоўную ролю выканаў Сяргук Сыс, які распавёў сваю ўласную гісторыю пра паэта Антона Сыса. У фільме было шмат знаёмых твараў, былі паэты і мастакі, былі остэры Анатолія. Фільм стаў для мяне своеасаблівым адкрыццём, бо я ведаў, любіў і люблю зноў інашага паэта Антона Сыса. Ніводна дэтал з маіх ведаў не супала з тым, што паказана і пра што распавядаецца ў фільме.

ІЛЬЯ І КАРАБЛІ

Малывальнік Ілья малое караблі ды караблікі. Ілья можа змяляваць ды перамалываць што заўгодна, але ён любіць старана вымалёўваць і прамалёўваць караблі са светлым ветразямі. Акрамя караблёў пад надзьмытлымі ды напятамі ветразямі, Ілья малюе аўтамабілі і матацыклі. Ён шмат што малюе, але караблі заўжды ў ягоных фаварытах. Караблі Ілья не пльывуць. Яны невядома адкуль уздымаюцца і немаведама куды прападуць. Звычайна, калі чалавек пачынае пабудову карабля, ён ведае куды, нашто і кім той карабель палыве. Караблі Ілья дзіцячыя, цацачныя, пустыя, як шаркрупіна ад з'едзенага арэха. На іх няма ні матэрыялу, ні кока, ні капітана. Караблі Ілья разлічаны на ўвагу інфантальнага гледчага, які сам прудзімае захапляльнае вандрованне пад напятамі белымі ветразямі па пльыткі Мінскаго мора.

КУЛІК І ПІКАСА

Назваць Куліка падлым, карыслівым у мяне язык не параворчаецца, але ж

СКАНВОРД + СУДОКУ

Сканворд і судоку з адказаў і тлумачэннямі. Сканворд: 1. Статак авечак, 2. Універсітэцкі горад у Эстоніі, 3. Асвятляльны прыбор для сцэны, 4. Медны інструмент нізкага рэгістра, 5. Даўней: сігнальны зван на судне, 6. Ранняя вясновая кветка, 7. Вострае прамавугольнае хваробы, 8. Скрынка для бюлетэняў на выбарах, 9. У Англіі: піўны бар, 10. Старая мера адлегласці, 11. Механічны вертыкальны транспарт, 12. Гатунак мяккай тонкай скуры, 13. Паўгадавая сваякая жывёліна, 14. Друкаванае ўстанова, 15. Жывёла роду лам, 16. Тое, што і снежны барс, 17. Школьны прадмет, 18. Густая група дрэў, 19. Паўгадавая сваякая жывёліна, 20. Прадмет кухоннага ўмятку, 21. Выдатны лётчык, 22. Майстар па раманнай вышывцы, 23. Ільціна на раце, 24. Пастаючы балетны танцаў, 25. З легендарнага брата Леа і Чэха, 26. Цяжкае і цяжкае, 27. Цяжкае і цяжкае, 28. Цяжкае і цяжкае, 29. Цяжкае і цяжкае, 30. Цяжкае і цяжкае, 31. Цяжкае і цяжкае, 32. Цяжкае і цяжкае, 33. Цяжкае і цяжкае, 34. Цяжкае і цяжкае, 35. Цяжкае і цяжкае, 36. Цяжкае і цяжкае, 37. Цяжкае і цяжкае, 38. Цяжкае і цяжкае, 39. Цяжкае і цяжкае, 40. Цяжкае і цяжкае, 41. Цяжкае і цяжкае, 42. Цяжкае і цяжкае, 43. Цяжкае і цяжкае, 44. Цяжкае і цяжкае, 45. Цяжкае і цяжкае, 46. Цяжкае і цяжкае, 47. Цяжкае і цяжкае, 48. Цяжкае і цяжкае, 49. Цяжкае і цяжкае, 50. Цяжкае і цяжкае, 51. Цяжкае і цяжкае, 52. Цяжкае і цяжкае, 53. Цяжкае і цяжкае, 54. Цяжкае і цяжкае, 55. Цяжкае і цяжкае, 56. Цяжкае і цяжкае, 57. Цяжкае і цяжкае, 58. Цяжкае і цяжкае, 59. Цяжкае і цяжкае, 60. Цяжкае і цяжкае, 61. Цяжкае і цяжкае, 62. Цяжкае і цяжкае, 63. Цяжкае і цяжкае, 64. Цяжкае і цяжкае, 65. Цяжкае і цяжкае, 66. Цяжкае і цяжкае, 67. Цяжкае і цяжкае, 68. Цяжкае і цяжкае, 69. Цяжкае і цяжкае, 70. Цяжкае і цяжкае, 71. Цяжкае і цяжкае, 72. Цяжкае і цяжкае, 73. Цяжкае і цяжкае, 74. Цяжкае і цяжкае, 75. Цяжкае і цяжкае, 76. Цяжкае і цяжкае, 77. Цяжкае і цяжкае, 78. Цяжкае і цяжкае, 79. Цяжкае і цяжкае, 80. Цяжкае і цяжкае, 81. Цяжкае і цяжкае, 82. Цяжкае і цяжкае, 83. Цяжкае і цяжкае, 84. Цяжкае і цяжкае, 85. Цяжкае і цяжкае, 86. Цяжкае і цяжкае, 87. Цяжкае і цяжкае, 88. Цяжкае і цяжкае, 89. Цяжкае і цяжкае, 90. Цяжкае і цяжкае, 91. Цяжкае і цяжкае, 92. Цяжкае і цяжкае, 93. Цяжкае і цяжкае, 94. Цяжкае і цяжкае, 95. Цяжкае і цяжкае, 96. Цяжкае і цяжкае, 97. Цяжкае і цяжкае, 98. Цяжкае і цяжкае, 99. Цяжкае і цяжкае, 100. Цяжкае і цяжкае.

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

Судоку з адказаў і тлумачэннямі. Судоку: 1. У квадраце 9-9 клетак размясціце лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3-3 клеткі, абмежаваных тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтараў.

БРАЗИЛЬСКАЯ СЕЛЬВА

Лэдзі абласнога ўзроўня ашчаслівіла якіхсьці сімпозіум аж у Бразілію. Вярнулася — уся з сябе. Пухленькія шчокі-пачкі румянліся французскай здобай. Прыкоска — нам не страшны шымпанзэ. Як кожную даму, яе распірае жаданне хутчэй здзіць знаёмых экзотыкай заморскага краю. Заадно і сабой палубаванца на яго фоне. А тут і выпадак, лепш не прыдумаеш, падвярнуўся. Чарговым семінарам. Не роўна міжнароднай гаварыліні, але аўдыторыя дастаткова прадстаўнічая для мясцовага ўзроўня. Лізавета Міхайлаўна не спяшаецца ў залу. Задумліва дэфілюе ў калідоры. Недарэчна па зімовым часе адзене — белая амаль да пятак ці то сукенка, ці то халат-балахон, ці яшчэ які-небудзь пеньюэр — нарочыст. Пры кожным рэзкім павароце гаспадыні на вострых абцасках высокіх ботаў ні парусіць, выступаюць каленкі колеру кавы з малаком. Тутія грудзі — а-ля мадам Грыццэўва — уздымаюцца футбольнымі мячамі. Найноўшую бразільянку ўсе больш адольвае хваляванне: яе сямбро-паклонікаў пакуль не відаць. Толькі прасковаюць, пацвітаюць ківачы, розныя не тыя. Нарэшце твар Лізаветы Міхайлаўны расквечвае радасная ўсмішка: з явіўся яе закадычны прыяцель, блізан і балбатунчык Яўген Пятровіч. Той, шыра раскінуўшы абдымкі, пыве насустрач. У штурчым узбуджэнні усклікае: — Каго я бачу! Ці вы, дарагая Лізавета Міхайлаўна? Або вас цяпер называе донна Ліза? — Я, я, Жанечка Пятровіч! — какетліва працягвае шакаладную руку турыстка. Малюючы на твары сціпласці і адначасова незадаволенасці, робіць колцам ярка-чырвоныя губкі: — Я падобна на тых, каму за шэсцьдзесят? Донны там такога ўзросту... Яўген Пятровіч быццам язык праглынуў. Паўза зацягвалася. Але засмуціць наменклатурнага кавалера зусім не проста. — Ну, што вы, дарагая, вам, як заўсёды, ледзь за дваццаць... Ой, ды што я балбан! Каля гэтага... Бог сведка: губляю галаву пры вас, бытаюся, як хлапчук, — сыпаў у апраўданне цёртымі кампліментамі стары лавелас. Але дамы іх прынамлі за чыстую манету. Сярод іх была і Лізавета Міхайлаўна. Сама не заўважыла, як апынулася ў чарах свайго сьбра. — Ды хопіць вам! — млява закаціла вочкі лэдзі. У прадчуванні вясёленькага ваколужо і кружок цікавых аформіўся. Ведаюць: дзе Яўген Пятровіч — там жарт, прыколка, анекдот (хоць і пацёрты). — Дык, кажэце, у Бразіліі пячэ і лье. Як жа там, небаракі дзікія малпы? А мужыкі ўсё ў белых штанах да каленяў... — сакатаў завадзіла. — Хай яго, пячэ! Бачыце, і я падсмажылася. У акіяне плёскалася. Вой, акул баялася. Але ў ваду цягнула. Па-мойму, адна каля мяне прашмыгнула... — у тон какетліва Лізавета Міхайлаўна. — А мужыкі з малпамі... — нагадаў гаманлівы сябра. — Во-во... Мужыкіны шныраюць у портках папугайскіх. Між іншым, какаду мяне за нос ханнуў, нахаба. — У штанах?.. — Фу, пашляк вы гэтакі, — фыркнула бразільянка. — Лепш пра малпачак пацікавіўся б, якіх я і не бачыла... — Мінус вам, Лізавета Міхайлаўна. Тады раскажыце пра сельву бразільскую. — Усмышку ў наменклатурнай дамы як ветрам змяло. Яна робіць крок назад, цокае наменклатурным абцасам. Ды так, што, здаецца, іскры высыкае. Павучальна ківачы пальчыкам з бліскучымі перацёнкам, рашуча дае адпор: — Карыстаўся маёй прысутнасцю, Яўген Пятровіч, я павінна вам заявіць: там ніхто так не лаецца! І паважваючы вас, прашу паводзіць сябе прыстойна ў прысутнасці прыстойнай жанчыны! — Ні сабе чаго! — падціснуў свой паўлінавы хвост вядомы дамскі ўгоднік. — Вось гэта сельва... бразільская. — Высокакваліфікаваны мічурніччык, — іранізавалі члены. — Становішча лепш, чым будзе. Але горш, чым было. Чаму вы ў сваё бразільскае джунглі і прырыскаці не гоніце? На лаўры селі... Ці п'янікі-гулякі, казкі-шмазкі перш за ўсё? — Прабачце, я не з тых, — выставіў рукі засланам старшыня. — Я разумю: калі будзем жонны дзень кагосьці трузаць, што-небудзь вытузаем. Абавязкова. Я займаюся гэтым пытаннем і маю добрыя вынікі. Развэрнулі агранома, закруцілі і заагэнікі... А самога буравіла думка: «Уліп. Як бы наогул не засунулі на задворкі. Шчасце было так блізка... Мог бы так гэкі закручваць, што і з вас разьба ляцела б».

РАЗВАРОТ ЖЫВОЙ ВАГІ

Высокая нарада. Старшыню СВК, якому выпала прымаць кіравніку і членаў калегіі розных ведамстваў, аж распірае ад гордасці. Нават пінжак не сыходзіць. Невыпадкова такі гонар — значыць, заўважыл яго старанні, а там, глядзіш, і ўгору рушаць. На трыбуне ён залёбавачыся сакачо аб дасягненнях. Тоны, цантнеры, гектары, прывагі, адвагі дзевятым валам абрушыліся на гасцей. Зала з цяжкасцю ўспрымала сэнс красамовства. Прэзідыум, відаць, таксама. Таму з яго і выплыла прасечнае пытанне: — Прабачце, а як вам, шануюны, удалося дасягнуць такіх, лічы, геніяльных зрухаў? Мінутная неспадзяванка. — А-а-а, паважаныя члены! —

Бываліцы

Той, шыра раскінуўшы абдымкі, пыве насустрач. У штурчым узбуджэнні усклікае: — Каго я бачу! Ці вы, дарагая Лізавета Міхайлаўна? Або вас цяпер называе донна Ліза? — Я, я, Жанечка Пятровіч! — какетліва працягвае шакаладную руку турыстка. Малюючы на твары сціпласці і адначасова незадаволенасці, робіць колцам ярка-чырвоныя губкі: — Я падобна на тых, каму за шэсцьдзесят? Донны там такога ўзросту... Яўген Пятровіч быццам язык праглынуў. Паўза зацягвалася. Але засмуціць наменклатурнага кавалера зусім не проста. — Ну, што вы, дарагая, вам, як заўсёды, ледзь за дваццаць... Ой, ды што я балбан! Каля гэтага... Бог сведка: губляю галаву пры вас, бытаюся, як хлапчук, — сыпаў у апраўданне цёртымі кампліментамі стары лавелас. Але дамы іх прынамлі за чыстую манету. Сярод іх была і Лізавета Міхайлаўна. Сама не заўважыла, як апынулася ў чарах свайго сьбра. — Ды хопіць вам! — млява закаціла вочкі лэдзі. У прадчуванні вясёленькага ваколужо і кружок цікавых аформіўся. Ведаюць: дзе Яўген Пятровіч — там жарт, прыколка, анекдот (хоць і пацёрты). — Дык, кажэце, у Бразіліі пячэ і лье. Як жа там, небаракі дзікія малпы? А мужыкі ўсё ў белых штанах да каленяў... — сакатаў завадзіла. — Хай яго, пячэ! Бачыце, і я падсмажылася. У акіяне плёскалася. Вой, акул баялася. Але ў ваду цягнула. Па-мойму, адна каля мяне прашмыгнула... — у тон какетліва Лізавета Міхайлаўна. — А мужыкі з малпамі... — нагадаў гаманлівы сябра. — Во-во... Мужыкіны шныраюць у портках папугайскіх. Між іншым, какаду мяне за нос ханнуў, нахаба. — У штанах?.. — Фу, пашляк вы гэтакі, — фыркнула бразільянка. — Лепш пра малпачак пацікавіўся б, якіх я і не бачыла... — Мінус вам, Лізавета Міхайлаўна. Тады раскажыце пра сельву бразільскую. — Усмышку ў наменклатурнай дамы як ветрам змяло. Яна робіць крок назад, цокае наменклатурным абцасам. Ды так, што, здаецца, іскры высыкае. Павучальна ківачы пальчыкам з бліскучымі перацёнкам, рашуча дае адпор: — Карыстаўся маёй прысутнасцю, Яўген Пятровіч, я павінна вам заявіць: там ніхто так не лаецца! І паважваючы вас, прашу паводзіць сябе прыстойна ў прысутнасці прыстойнай жанчыны! — Ні сабе чаго! — падціснуў свой паўлінавы хвост вядомы дамскі ўгоднік. — Вось гэта сельва... бразільская.

СЕННЯ

Табліца з надвор'ем на заўтра і геамагнітным узрушэнні. Уключае тэмпературы і надвор'е для Мінска, Віцебска, Магілёва, Гомеля, Гродна, Брэста, Варшавы, Кіева, Рыга, Вільнюса, Масквы, С-Пецярбурга.

Геамагнітныя узрушэнні. Дзве даты: 1520 год — створана «Хроніка Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага», славеты помнік беларускага летапісання. Гэтае гісторыка-літаратурнае сачыненне напісана на тагачаснай беларускай мове, верагодна, у Вілені ў асяродку літоўскіх арыстакратаў. 1917 год — Лютаўская рэвалюцыя ў Расіі: усеагульная забастоўка перарасла ва ўзброенае паўстанне, паўстаўшы масавы пераход войск на бок паўстаўшых, якія занялі важнейшыя кропкі Пецярбурга, урадавыя будынкі. Створаны Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў, адначасова быў створаны Часовы камітэт Дзяржаўнай думы, які сфарміраваў урад.

12 сакавіка. Дзве даты: 1520 год — створана «Хроніка Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага», славеты помнік беларускага летапісання. Гэтае гісторыка-літаратурнае сачыненне напісана на тагачаснай беларускай мове, верагодна, у Вілені ў асяродку літоўскіх арыстакратаў. 1917 год — Лютаўская рэвалюцыя ў Расіі: усеагульная забастоўка перарасла ва ўзброенае паўстанне, паўстаўшы масавы пераход войск на бок паўстаўшых, якія занялі важнейшыя кропкі Пецярбурга, урадавыя будынкі. Створаны Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў, адначасова быў створаны Часовы камітэт Дзяржаўнай думы, які сфарміраваў урад.

СУДОКУ

У квадраце 9-9 клетак размясціце лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3-3 клеткі, абмежаваных тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтараў.

Судоку з адказаў і тлумачэннямі. Судоку: 1. У квадраце 9-9 клетак размясціце лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3-3 клеткі, абмежаваных тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтараў.

Усімбінемся

Аб'ява: «Дасведчаны прыватны дзяткі хуткі і дакладна ўстаноўчы, з чаго гэта раптоўна вам муж такі шчаслівы». Дыялог у сцэне. — Цікава, ён можа хоць адну паперку выдаць хутчэй, чым праз месяц?

Усімбінемся

Аб'ява: «Дасведчаны прыватны дзяткі хуткі і дакладна ўстаноўчы, з чаго гэта раптоўна вам муж такі шчаслівы». Дыялог у сцэне. — Цікава, ён можа хоць адну паперку выдаць хутчэй, чым праз месяц?

Усімбінемся

Аб'ява: «Дасведчаны прыватны дзяткі хуткі і дакладна ўстаноўчы, з чаго гэта раптоўна вам муж такі шчаслівы». Дыялог у сцэне. — Цікава, ён можа хоць адну паперку выдаць хутчэй, чым праз месяц?

Усходні гаразкоп на наступны тыдзень

КАЗЯРОГАМ СAKPЭТЫ ТРЭБА ТРЫМАЦЬ ПРЫСАБЕ. А ЦЯЛЫЯМ ЛЕПШ БЫЦЬ ПАСТАНОЎШЧЫКАМ ЗАДАЧ, ЧЫМ ВЫКАНАЎЦАМ. АБЕН. Працягвае настойліва і актыўна ўсправа і асабліва — у вучобе, калі вырашэце бй заняцца. Дарэчы, працэ атрымання новых ведаў абцяжарыць немагчыма карысць. У сярэдзіне тыдня адбудуцца важныя сустрэчы і знаёмствы. У чацвер, асабліва ў першую палову дня, можна планавача сумесна з партнёрамі справы. ЦЯЦЯЦЕ. Тыдзень шліце да пачатку новых праектаў і спраў. У якасці пастаноўшчыка задач вас чакае поспех, але сцеражыцеся апынуцца выкананцам. У пачатку тыдня магчымы кардынальны змены на працы, якія падмінуць вас на новы прафесійны ўзровень. У сераду варту прызнаваць свае памылкі, бо ўпартасць паставіць вас у значна больш горшае становішча. БЛІЗНАТЯІ. Тыдзень прынесе ўпаўнёнасць у здзяйсненні панаў, і клопатаў. У сераду будзе канструктыўнай гутарка з начальствам — вас пачуюць і ацэняць на вартасці. Выхадныя пажадана правесці з блізкімі людзьмі. Падзяліцца з імі сваімі трыумфамі, прыслухайцеся да іх парадаў. РАК. Прадуманасць у дзеянні пойдзе толькі на карысць вашай кар'еры. Нерадзёўны падыход дапаможа пры ажыццяўленні творчых ідэй, задум і панаў. У аўторак лепш не разглядаць дзелавыя прапановы, бо вас можа падвесці недахоп інфармацыі. Пачынаючы з чацвярга магчымы кароткія паездкі. Запладзіце на выхадны дні нешта незвычайнае і арыгінальнае. ЛЕУ. Фартуна будзе на дзіва мілая для вас. Успыякі прыемныя падзеі, дробныя і буйныя, будуць валіцца, нібы з рога дастатку. Магчыма атрыманне вельмі прывабытай прапановы. Але і вы не павінны расчаравана багню лёсу — спатрэбяцца такія якасці, як сіла, мудрасць, рашучасць. Імкніце мець стасункі з блізкімі па духу, гэта ўмясць упэўненасць у сабе. ДЗЕВА. Пачынаеце актыўна змяняць і з'яўляюцца новай, неардынарнай шляху ў асабістым жыцці. У панядзелак, аказаўшы паслугу начальству, вы тым самым дапаможае яму вырашыць складаную сітуацыю і атрымаеце падзяку. Пятніца — выдатны дзень для сустрэч і сямброўскіх вечарынак. У канцы тыдня могуць падвесці дзелавыя партнёры. У чацвер магчыма канфліктная сітуацыя з дзецьмі. ШАЛІ. Неабходна працягвае актыўнасць, пажадана таксама сацьчы за развіццём сітуацыі і не выпусціць ініцыятыву з рук. У справах могуць з'явіцца канкурэнты. Улічываючы на сітуацыю, якая складалася, не перастарайцеся з цікакам на наваколныя — па дробязях можна і саступіць. Старанна правярэйце важную інфармацыю. У аўторак лепш не абмяркоўваць сур'ёзных пытанняў з начальствам, бо гэта можа выклікаць з яго боку раздражненне і незадаволенасць. У пятніцу будуць удалыя паездкі і камандзіроўкі. СКАPPIЭН. Запладзіце на пачатак тыдня паездка можа сарвацца, але не варта хвалявацца — вы не многія страціце. У панядзелак можа адбыцца сур'ёзная дзелавая сустрэча. За гэты тыдзень можа спрэцца з усімі праблемамі і далёка прасунуцца ў рашэнні сваіх спраў. Трымаеце сябе ў руках, нават калі пачуеце крытыку ў свой адрас. Канструктыўную рэ частку прыміце да ўвагі. Добра пойдзе справы на новым месцы. У чацвер імкніцеся ўсімі сіламі пазбегнуць скандалу. СТРАПЕЦ. Вас можа абрынуць маса клопатаў і немагавяда калі паспыхіць назапасіцца працай. Пры гэтым з'явіцца шанцы заняць больш уплывовае становішча або замацаваць сваё дасягненні. Вынаходлівае і асабіста актыўнае будучы спрыяць паездкам з пазнавальнай мэтай, пашырэнню дэлегіады або сферы уплыву. У першай палове тыдня магчымы перагукі на працы. КАЗЯPPOГ. Пераадолце перашкоды, якія ўзнікаюць, дазваляюць душэўны спакой і упэўненасць у правільна выбраным кірунку і ўласных сілах. У аўторак не варта давяршаць усім бяс разбору: патрабуючы дакументальнага пацвярджэння для кожнага аб'явання. У чацвер паспрабуюць правесці вечар з каханым чалавекам. Пятніца — дзень кантактаў. Вас чакаюць сустрэчы з людзьмі з даўняга мінулага, а таксама цікавыя знаёмствы. Не варта дзіліцца сваімі сакрэтамі нават з самымі блізкімі людзьмі. ВАДАЛЕІ. Вас чакаюць спрыяльныя змены. Кантакты і сустрэчы ў гэты дні забяруць шмат часу, але прынесуць істотную карысць у будучыні. У сярэдзіне тыдня асабліва важнае значэнне для вас набудзе духоўна-маральны аспект быцця. У нядзелю зможае вырашыць сямейныя або сямброўскія праблемы і супярэчнасці і здыць дробязлівае наваколныя. РЫБЫ. Будучы прыкметныя змены ў адносінах з дзелавымі партнёрамі. Ад вас запатрабуюцца здольнасць да супраціўлення і юрыдычная грамацтва. Дробнае паскудства з боку аднаго з калег трохі засмуціць, але паслухчыць добрым урокам. У пятніцу не варта нічога планавача сур'ёзна, бо ўсё можа змяніцца ў адно імгненне.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ДАПАМАЖЫ САБЕ САМ. Здароўе — у далонях. У няспынай гонцы па жыцці мы часта не спраўляемся са сваімі эмоцыямі, зарабляем нейрозы і цяжка вячельныя хваробы. Але нашоце даводзіць сябе да крайнасці і шкодзіць здароўю? Паспрабуюць скарыстаць практыку ўсходніх лекараў, якія раяць выканаць спецыяльныя практыкаванні для далоняў. Менавіта на далонях знаходзіцца шмат актыўных кропкаў. Такія гімнастыка дапамагае хутка зніць псіхалагічнае і мышчанае напружанне, засяродзіць у цяжка момант. ПРАКТЫКАВАННІ НА САМАВАЛОДАННЕ. Калі мы трапляем у нечаканую сітуацыю, ад нас патрабуецца імгненнае рэакцыя і здольнасць хутка прыняць важнае рашэнне. Аднак мы быццам уладаем у ступар. Што рабіць? 1. Раскрыце левую далонь і вялікім пальцам правай рукі злёгку націсніце на кропку канцэнтрацыі ўвагі. Яна знаходзіцца ў цэнтры далоні. Паўтарыце практыкаванне 5 разоў. Пры націсканні рабіце выдых, пры аслабленні — удых. Практыкаванне рабіце спакойна, не нервуючыся і не спяшаючыся. Тое ж самае зрабіце і на правай руцэ. 2. Перад адказнай падзеяй, каб не хвалявацца, сцісніце пальцы ў кулак з заціснутым унутр вялікім пальцам. Зрабіце выдых і спакойна, з намагаем сцісніце кулак. Затым, аслабіўшы намагаем, зрабіце ўдых. Паўтарыце практыкаванне 5 разоў. Калі падчас выканання гэтага практыкавання заплохнець вочы, эфект ад яго ўдвойцца. ДВА АРЭШКІ АД СТМОЛЕНАСЦІ. Каб навучыцца хутка здымаць псіхічнае напружанне і стомленасць, неабходна крху папрактыкавацца. Прыліжні ўсходняй медыцыны вераць, што псіхічнай дзейнасцю чалавека кіруе не галава, а ўнутраныя органы. Паміж пальцамі і псіхічнай існасцю сувязь. Таму, уздзеянні на пальцы, можна палепшыць працу ўнутраных органаў, а праз іх і гарманізаваць псіхіку. Дапамогуць у гэтым усюго два грэцкія арэшкі. 1. Вазьміце арэшкі, пакладзіце іх на далонь і зрабіце некалькі кругавых рухаў. 2. Пакладзіце арэх на далонь з боку мезенца. Далонню другой рукі злёгку націсніце і рабіце арэшкамі кругавыя рухі на працягу трох хвілін. 3. Злёгку памасіруючыце кончыкі мезенцаў. НЕ — НЕУРОЗІ! Працяглая псіхічная нагрузка прымуша працаваць толькі адзін сімпатэтычны нерв, а гэта выклікае пастаянную стомленасць мышцаў і ўсяго арганізма. Вы, напэўна, заўважалі, што працяглае скарачэнне мышцаў прыводзіць да «адзервянення» цела? Бяда ў тым, што калі такі стан доўга не праходзіць, то можа развіцца стойкі нейроз. Таму і трэба вучыцца здымаць напружанне і стомленасць. 1. Кропкі мержыдыяна сэрца знаходзіцца на мезенцах. Старанна памасіруючы іх, асабліва кончыкі. 2. Падмічыце рукі над галавой. Счэпіце іх кончыкамі пальцаў, цягніце папераменна ўправа і ўлева. Пры гэтым нахіліце галаву і цела ў той ці іншы бок на працягу 5 секунд. Нахілі рабіце па 3 разы ў кожны бок. 1 ішчэ адна парада: не забывайце рабіць гэтыя практыкаванні рэгулярна. Тады вы навучыцеся кантраляваць свой унутраны стан і ўмацоце нервы.

ПОСНЫ СТОЛ. Каша па-манастырску. 1 шк. грэцкіх круп, 1 шк. рысу, 1 шк. проса, 500 г шампін'ённаў, 2 цыбуліны, 2 морквы, алей, 2 шк. грыбного (можна і з агароднін) бульёну, кроп. Рыс, грэчку і проса прамыіце, асабліва адварыце да паўгаўтарацы. Цыбулю здрабніце, моркву буйна натарыкуйце, грыбы пасячэце. Абсмажце цыбулю, дадайце моркву, грыбы, смажыце яшчэ 10 хвілін. У глыбокую форму пастамі выкладзіце: варуноу грэчку — агародніну — вараны рыс — агародніну — варане проса. Заліце бульёнам, пастаўце ў разгартую да 180°С духоўку, гатуіце 20-30 хвілін. Гатовую кашу ўпрыгожце кропам.

ПАМЯТКА. Каб правярэць якасць падушкі з пуху і пер'я, пакладзіце яе на роўную паверхню і саргніце папалам (старэйшыя выплывуць з яе паветра), адпусціце падушку — яна павінна прыняць першапачатковую форму. На падушку з сінтэтычным напуўняльнікам пакладзіце красуюку, уцісніце яе ў падушку і адпусціце. Калі красуюка зваліцца з падушкі, а сама падушка вернецца да першапачатковай формы, значыць, напуўняльнік якасны. Сінтэтычныя напуўняльнікі (сінтэпон, фэйтэртэк і інш.) не выклікаюць алергіі, лёгка мыюцца, але хутка абцяжараюцца. Дарэчы! Наконт артапедычных падушак ёсць дзве думкі: адны спецыялісты лічаць, што яны прыдатныя толькі для непрацяглага адпачывання, іншыя ўпэўняюць, што на іх можна спаць і ночу. Калі ў вас астэахандроз шыянага і спіночнага аддзелаў пазваночніка, перад набыццём любой падушкі параўнаеце з доктарам.

Зборніца, Ізбор, Узбор

Субота на першым тыдні Вялікага посту наліпа назву Зборнай суботы. На Палессі ў гэты дзень выконвалі абрад «споведзі дзежкі». Дзяху, у якой рыхтавалі рошчыну, накрывалі новым ручніком, абкурвалі воскам, а на дно клалі вульчычкі. У гэты дзень у ёй не замешвалі аста, бо лічылі, што «цяжка будзе ісці дзежцы на споведзь». Гэты абрад арганізацыя ўваходзіў у больш шырокае кола абрадавых дзеянняў, накрываных на падрыхтоўку і пераход чалавека ў стан доўгатэрміновага ўстрымання ад скаромнага. Чалавек павінен быў ачысціць свой арганізм, удаканаліць упарцадкаваць свой духоўны свет, а таксама правесці абрад ачышчэння з асабістымі побытавымі рэчамі. Усё гэта было накіравана на фізічнае і духоўнае абнаўленне, якое павінна было падрыхтаваць чалавека да самай неардынарнай падзеі года — святкавання дня Уваскрасення Ісуса Хрыста. Нядзеля на першым тыдні Вялікага посту наліпа назву Зборніца, Ізбор, Узбор. Асабліва гэтае свята распаўсюджана на Віцебшчыне. Ужо сама назва гэтага святачнага дня сведчыць аб тым, што чалавек, які перажыве цяжкі зымовы перыяд, рыхтаваць да пачатку вясновых сельскагаспадарчых работ. У некаторых валавоўных песнях Збор стаіць на першым месцы сярод усіх гадавых святаў: А што напярэд да і святы Ізбор... А святы Ізбор да і тямныя купілі... Гэтым самым падкрэсліваецца яго значнасць у гадавым цыкле сельскагаспадарчых работ. А яшчэ казалі, што «Зборніцу ўсе залётныя птушкі збіраюцца за морамі і адлятаюць бліжэй да нас — на столькі міляў, колькі дзён прайшло ад Грынціца да Зборніцы».

ВЫМАГОЎ ГРОШЫ ЗА... НОЧ КАХАННЯ. 25-гадоў мінчанін патрабаваў у сяброўку 500 долараў ЗША за тое, каб не выкладаць у інтэрнэт пікантны фільм з яе ўдзелам. Не па-джэнтльменску павуў сябе мужчына, які, між іншым, раней ужо меў стасункі з законам — быў судзімы за рабаўніцтва. На гэты раз ён, паводле звестак прэс-афіцэра Ленінскага РУУС Уладзіміра Кухарчыка, «спаліўся» на вымаганні ў жанчыны, з якой меў інтымныя адносіны. Пазнаваўся з пацярпелай зямлянскай з дапамогай аднаго з сайтаў, а пасля праз некалькі спатканняў запрасіў новую сяброўку да сябе ў госці: рамантычны вечар скончыўся ў ложку. Тое, што адбылося далей, шакавала жанчыну: мужчына паветраў ёй, што іх інтымная сцэна здымалася на відэа. І дадаў, што пры жадаанні можа распаўсюдзіць праз інтэрнэт пікантны фільм сярод яе знаёмых і суседзяў. Каб папярэдзіць апошняе, вымагаліся запатрабаваў «адкупнік» — 500 долараў ЗША. Аднак ахвяра вырашыла не плаціць і звярнулася па дапамогу ў міліцыю. У дачыненні «кавалера» заведзена крымінальная справа, яму пагражае пакарэнне да 5 гадоў пазбавлення волі.

СА «ЗВЯЗДОЙ» — ПА ЖЫЦЦІ! ІДЗЕ ПАДПІСКА НА ІІ КВАРТАЛ І ПАЎГОДЗЕ 2011 г. Падпіска праз РУП «Белпошта» (кошт у руб.)